



1997 ВЫПУСК 4

БАЙРАМ

КВАРТАЛЬНІК БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН “АЛЬ-КІТАБ”

БАЙРАМ № 4 1997

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Байрам

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

КВАРТАЛЬНІК БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН “АЛЬ-КІТАБ”

Дзяржавна выдавецкая організація
“Беларуські газеты і выдавецтва”

Беларускі мусульмане заснавалі ў 1996-м
г. альманах на сюжэту традицыйных

мусульманскіх свят і рэлігійных падзеяў.
Сюжэт альманаха — мусульманскія святыни
— Беларусь, рэльс, галіна, габрэ, якія звязаны
з традицыйнымі рэлігійнымі і традицыйнымі
празднікамі на Беларусі. Альманах і у цвёрдым
обложкі, а таксама ў кольцоўскім выдачы.

На відзінкі часу, когдаты з аднымі відзначэннямі і трэцімі
— Байрам бывае не раз. Альманах заснаваны
на традицыйных мусульманскіх цырымоніях і
праздніках. Альманах заснаваны на традицыйных

№ 4

7

Менск 1998

РЭДАКТАРСКАЯ ГРУПА:

Ісмайл АЛЕКСАНДРОВІЧ,
Яўген ГУЧОК,
Ібрагім КАНАПАЦКІ,
Таццяна ЯКУБОЎСКАЯ,
Якуб ЯКУБОЎСКІ.

*Салам алейкум, спадары і спадарыні,
татары-мусульмане!*

Падзеі, звязаныя з 600-годдзем пасялення татараў-мусульман на землях Беларуска-Літоўскай Дзяржавы, завяршыліся ўрачыстым вечарам 29 лістапада 1997 года ў сталіцы Беларусі. Дзяржаўныя структуры і грамадскасць прынялі ў гэтым чынны ўдзел. Сродкі масавай інфармацыі сталіцы і абласных цэнтраў, раённых цэнтраў, дзе жывуць татары, знайшлі месца для добразычлівых нарысаў і нататаў, за што ім удзячныя як сучасныя татары Беларусі і іх адзінакроўныя браты ў Літве, Польшчы, Расійскай Федэрациі і Украіне, так і нашчадкі.

Грунтоўныя артыкулы па татарскай тэматыцы надрукавалі навуковыя часопісы Беларусі.

Вядома, пасля кожнай падзеі, асабліва такой як свята, узельнікамі мерапрыемства выказваюцца заўвагі, што калі б арганізаторам быў ён ці яна, то зрабіў бы так вось. Будзе вельмі цікава і патрэбна, калі свой сцэнар свята дашлюць добразычліўцы хоць бы ў рэдакцыю "Байрама". Вельмі пажадана, каб былі адзначаны такія пункты:

1. Адкуль узяць сродкі на больш грандыёзнную задуму?
2. Колькі грошаў Васпан ці Васпані маглі б даць сёння, ці хаця б дакліраваць (вядома, што калі татарын-мусульманін нешта абяцае, то ававязкова выконвае).

Вашы прапановы будуць цікавымі і карыснымі як цяпер, так і для нашчадкаў, якім адзначаецца 700-годдзе пасялення татараў-мусульман на землях гасцінай Беларусі.

Спадзяюся, што знайдуцца актыўныя члены згуртавання і нашы сябры — беларусы, рускія, палякі, габрэі, якія зманіруюць шматлікія відэастужкі і зробяць відэафільм для кожнай мусульманскай абышчыны на Беларусі, каб цяпер і ў наступным была магчымасць убачыць, як і што адбывалася ў юбілейны для нас 1997 год.

На вялікі жаль, мінулы год быў адзначаны і трагічнымі падзеямі. Вялікая бура зруйнавала ці моцна пашкодзіла сотні і сотні хат і гаспадарчых пабудоў, нанесла шкоду садам, лясам, лініям электраперадачы. Аварыі на аўтадарогах скончыліся

гібеллю дзяцей — незабыўным горам для бацькоў і родных гэтых людзей, росквіт якіх быў бы ў наступным стагоддзі. Нам, мусульманам, не трэба забываць, што выкананне правілаў будаўніцтва, правілаў ваджэння сродкаў транспарту, правілаў карыстання дарогамі і вуліцамі — усё гэта вельмі важна. Самае ж важнае, гэта жыць па законах нашай веры. Трэба верыць у Аллага, трэба быць гатовым да таго, што ў любы час і ў любым месцы можа наступіць для нас апошняя хвіліна жыцця на гэтым свеце.

7 снежня памёр мусульманін, якога ведалі многія нашы супляменнікі. Гэта Ганаровы сябра Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" Ісмаіл Ісмаілавіч Меметаў.

Няхай будзе ямурай светлы!

Салам алайкум.

У Беларусі гісторычна склаліся самыя добрыя адносіны паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў. Тут побач жывуць і працујуць беларусы і рускія, украінцы і палякі, татары і яўрэі. Гэтым наша зямля была моцная ва ўсе часы. І гэтыя традыцыі мы беражліва захоўваем, умацоўваем і маём намер развіваць у будучыні.

Культурныя традыцыі славян і татар, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі, у працэсе шасціццадовага ўзаемадзеяння значна дапаўнілі адзін аднаго, што стварала ўмовы для дынамічнага і стваральнага жыцця ўсяго насельніцтва гэтага краю.

Галерантнасць, якая традыцыйна ўласціва беларусам, стала залогам захавання беларускім татарамі нацыянальнай самабытнасці. Працавітасцю і мужнасцю, глубокай чалавечай прыстойнасцю татары здабылі заслужаную павагу.

За мінулыя шэсць стагоддзяў палітычная карта нашай краіны змянялася не адзін раз. Беларусь сёння — гэта маладая, сучасная дзяржава ў самым цэнтры Еўропы. Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, прадстаўляючы розныя нацыянальнасці, адчуваєм сябе адной сям'ёй, ад гарманічнасці і дынамікі жыцця якой залежыць не толькі будучыня нашых нашчадкаў, але і будучыня народаў Еўропы ў цэлым.

Няхай жа шэсцьсот гадоў, пройдзеняя нашымі народамі разам, стануць крыніцай гісторычнага аптымізму для ўсіх сучаснікаў, сімвалам светлых надзеяў і спадзяванняў чалавецтва.

Жадаю вам, дарагія суйчыннікі, а таксама ўсім удзельнікам юбілейных урачыстасцяў, вашым сем'ям, родным і блізкім здароўя, поспехаў, дабрыні і працвітання.

*Удзельнікам урачыстасцяў,
прысвечаных 600-годдзю
насялення татар на землях Беларусі*

Дараўя сябры!

У Беларусі гісторычна склаліся самыя добрыя адносіны паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў. Тут побач жывуць і працујуць беларусы і рускія, украінцы і палякі, татары і яўрэі. Гэтым наша зямля была моцная ва ўсе часы. І гэтыя традыцыі мы беражліва захоўваем, умацоўваем і маём намер развіваць у будучыні.

Культурныя традыцыі славян і татар, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі, у працэсе шасціцтадовага ўзаемадзеяння значна дапаўнілі адзін аднаго, што стварала ўмовы для дынамічнага і стваральнага жыцця ўсяго насельніцтва гэтага краю.

Галерантнасць, якая традыцыйна ўласціва беларусам, стала залогам захавання беларускім татарамі нацыянальнай самабытнасці. Працавітасцю і мужнасцю, глубокай чалавечай прыстойнасцю татары здабылі заслужаную павагу.

За мінулыя шэсць стагоддзяў палітычная карта нашай краіны змянялася не адзін раз. Беларусь сёння — гэта маладая, сучасная дзяржава ў самом цэнтры Еўропы. Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, прадстаўляючы розныя нацыянальнасці, адчуваеім сябе адной сям'ёй, ад гарманічнасці і дынамікі жыцця якой залежыць не толькі будучыня нашых нашчадкаў, але і будучыня народаў Еўропы ў цэлым.

Няхай жа шэсцьсот гадоў, пройдзеняя нашымі народамі разам, стануць крыніцай гісторычнага аптымізму для ўсіх сучаснікаў, сімвалам светлых надзеяў і спадзяванняў чалавецтва.

Жадаю вам, дарагія суйчыннікі, а таксама ўсім удзельнікам юбілейных урачыстасцяў, вашым сем'ям, родным і блізкім здароўя, поспехаў, дабрыні і працвітання.

29 лістапада 1997 года

Аляксандр Лукашэнка.

(З газеты "Звязда", № 224 – 225 ад 29 лістапада 1997 г.)

*Татарский общественный центр
Удмуртской Республики
Камбарское районное отделение*

**ПРИВЕТСТВИЕ-ПОЗДРАВЛЕНИЕ
БЕЛОРУССКИМ ТАТАРАМ**

Братья-мусульмане !

По случаю 600-летия поселения татар на литовских, польских и белорусских землях примите сердечные поздравления, наилучшие пожелания и благополучия Вашим семьям.

За эти годы, хотя Вы утратили татарский язык, но сохранили Ислам и остались татарами. Об этом свидетельствует мечеть в г.п. Ивье.

В период притеснения католиками, многие татары вынуждены были уйти на юг, обосноваться в городе Констанца в Румынии и в городе Добруджа в Болгарии. Они сохранили язык Ваших предков.

Сейчас возобновился в Ваших краях интерес к изучению языка добруджских татар. Пожелаем Вам успешного освоения родного языка.

Мы рады за Ваши успехи, готовы к сотрудничеству со своими сородичами.

Принято на Камбарском районном Джиене — 97 посёлок Шолья.

15 ноября 1997 года.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Уважаемые соотечественники !

От имени мусульман Крыма поздравляю Вас с историческим событием — 600-летием поселения татар на землях Беларуси.

Желаю Вам здоровья, мира и добра, чтобы мы и наши де-

ти никогда не забывали о том, что мы родные, что у нас общие корни, что у нас одна религия — Ислам.

Да поможет нам Всевышний Аллах в наших богоугодных делах !

Мир Вам, милость Аллаха и Его благославление !
С уважением

*муфтий мусульман Крыма
М. Хаджи Нурий Эфенди.*

**ПРЕЗИДИУМУ
ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ,
ПОСВЯЩЁННОГО
600-ЛЕТИЮ ПОСЕЛЕНИЯ
ТАТАР-МУСУЛЬМАН НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСИ**

Сердечно поздравляю участников собрания и всех белорусских татар с историческим событием — 600-летием поселения татар на этих землях.

Заслуги татар за 600 лет в экономическом, хозяйственном и культурном развитии Беларуси, в защите славянских земель от посягательств немецких орденов и других агрессоров хорошо известны и высоко оценены белорусским народом.

Я являюсь участником боёв за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Когда была достигнута Победа, после окончания войны, прибыв из Германии, я продолжал службу в Белорусском военном округе. Служил в военных гарнизонах Бреста, Чаус, Телуши, Борисова, Лиды и Гродно. В Беларуси родились мои сыновья Джадфер и Олег. Здесь трагически погиб мой старший сын Энвер. В Минске похоронена моя боевая подруга, спутница жизни — жена.

Я по национальности крымский татарин. В Беларуси я нашёл вторую Родину. Меня здесь никогда никто не упрекал, что я крымский татарин. После увольнения из рядов Вооружённых сил, в меру своих способностей, работал в системе хозяйственной деятельности. Был депутатом Фрунзенского и Московского райсове-

тов, около 10 лет был членом обкома профсоюза жилищно-бытовых органов.

Горжусь тем, что более 50 лет своей жизни проживаю среди белорусского народа. В настоящее время, по состоянию здоровья, не могу принять участие в этом собрании.

Желаю всем белорусским татарам, обществу "Аль-Китаб" возрождения национальных обычаяв, традиций, национальной культуры, возрождения своего языка, успехов в изучении основ Ислама. Пусть в этом нам поможет Всеевицний Аллах, скромный и благородный белорусский народ и руководящие органы Республики Беларусь.

Эсселям алейкум, достлар !

Исмаил Меметов.

Уважаемые дамы и господа !

Уважаемые гости и соотечественники !

Всю свою сознательную жизнь я придерживаюсь кредо: нет плохих наций. Это помогало мне находить общий язык с любым человеком и находить в нём друга. Подтверждением этого кредо является мирное, дружеское 600-летнее сосуществование белорусского и татарского народов. История мало знает таких примеров.

Я часто беседую с беженцами из Таджикистана о том, почему они оказались здесь. И эти женщины, оставшиеся без мужей и домашнего очага сказали: "У вас не оскорбляют человека, у вас хорошо, у вас нет войны..."

Меня поразили не эти слова, а то, что мы их не замечаем, потому что они являются нормой для нашей страны. Мне представляется необходимым внести в итоговый документ нашего форума эти страстные желания таджикских женщин. Думаю, что это желание всех женщин мира.

Мир. Что может быть лучше ! Очень хорошо это звучит у мусульман:

Мир дому твоему ! Салям алейкум !

*Александр Владимирович Шпак,
пенсионер, участник торжественного
заседания 29 ноября 1997 года.*

СЛОВА ВІТАЎТА ВЯЛІКАГА

ПЕРАД ТАТАРАМІ Ў 1397 ГОДЗЕ

(Прамоўлена на святкаванні 29 лістапада 1997 г.

на ўрачыстым вечары

з нагоды 600-годдзя пасялення татараў-мусульман

на землях

Беларуска-Літоўскай Дзяржавы)

Вялікі хан каралеўства Дэшт-і-Кыпчак — Залатой Арды, высакродны чынгізід Тахтамыш, сын Туй-Гаджы !
Батыры-воі, святы, паспаліты люд !

Я, вялікі князь Вялікага Княства, сын вялікага князя Кейстута і ўнук вялікага князя Гедзіміна, няхай ім будзе рай прасветлы, звяртаюся да вас з прапановай заключыць дамову, угодную Богу, карысную нам, маёй дзяржаве, выгадную для вас.

Вялікая, багатая і прыгожая мая краіна. Бог даў нам усе выгоды, каб наш мужны, працевіты і добры народ мог добра жыць, бо лясы нашы багатыя паляўнічай дзічынай, борцімі, дзе шчыруюць меданосныя пчолы, рэкі і аэры нашыя багатыя на рыбу, пашы і сенажаці даюць корм для свойскай жывёлы, урадлівия нівы забяспечваюць нас збожжам і ў нас заўсёды ёсць хлеб.

Адно толькі дрэнна, што суседзі нашы не выконваюць Божую запаведзь: не пажадай дабра бліжняга, не забі чалавека. Яны драпежна нападаюць на нас і нам трэба абараніцца.

Ведаючы ваш ваяўнічы і сумленны народ, які ўмее карыстацца зброяй і чэсна выконвае дамову з саюзнікамі, я спадзяюся, што ў імя агульных інтэрэсаў мы будзем дзейнічаць разам супроць ворагаў, баронячы сваіх бацькоў, жанчын і дзяцей.

Ад свайго бацькі я чую пра Акмянскую бітву з крыжакамі, калі ваши воі, якія былі ў складзе войска Кейстута, мужна змагаліся з крыжакамі.

Ведама мне і пра тое, што паміж нашымі народамі не заўсёды былі мірныя адносіны. Але пра бітву на Сініх Водах можна ўжо і забыць, бо зайшла даўнасьць, больш за трыццаць гадоў.



У майм войску татары, як добрыя коннікі, могуць хутка дасягаць тых мясцін, дзе ворагі нашай дзяржавы, нечакана для нас, парушаюць нашы землі і чыняць нам шкоду. Трапныя татарскія стрэлы, арканы могуць быць карыснымі для нас у бойках з рыцарамі, якія не па-рыцарску, з грабежніцкімі мэтамі ўрываюцца на нашы землі.

Каб татары-воі не час ад часу дапамагалі майму войску, а пастаянна, яны павінны мець бацькоў, жонак і дзяцей, збудаваць сабе хаты, мець свае храмы і свае могільнікі, дзе па сваіх звычаях будуць хаваць сваіх палеглых у баях вояў і памерлых родных і бліzkіх, дзе яны будуць спакойна ляжаць да Суднага Дня.

Каб татарскім сем'ям было з чаго жыць, я дам ім пашы і сенажаці, ворную зямлю, лясныя ўгоддзі, якімі іх сем'і будуць карыстацца па спадчыне. Ісламскай верай яны будуць свабодна карыстацца і гвалтоўна ахрышчанымі не будуць.

Калі некоторым татарам не ўдасца зберагчы сваіх жонак і яны не змогуць знайсці сабе пару, то я дазволю ім са згоды бацькоў мясцовых дзяўчат утварыць мяшаныя сем'і, каб людзі мелі магчымасць выконваць Божую запаведзь:

жыць і пладзіцца.

Татары, якія пажадаюць перасяліцца ў маю краіну, будуць мець сваіх камандзіраў, святараў, суддзяў. Галоўным буду я і мне ведама будзе ўсё. Слушныя просьбы татараў я буду задавальняць. Але час цяпер суворы і я патрабую ад сваіх вояў абсолютнага паслушэнства, таму ў прысутнасці Вялікага хана, у прысутнасці ваших святараў вы павінны даць прысягу на вернасць новай Радзіме. Присягаць будзеце на вашай Свяшчэннай Кнізе перад святарамі, а хто пажадае, то можа прысягаць на мячах, як гэта было ў вас у стара-даунія часы.

Тыя, хто вырашылі адправіцца на новыя землі, станьце пад бунчук высакароднага чынгізіда Тахтамыша. Зайтра мы рушым у дарогу.

Няхай шчасціць нам Бог !

ЗВАРОТ ДА НАШЧАДКАЎ НОВАГА ТЫСЯЧАГОДЗЯ

Мы, удзельнікі ўрачыстага сходу, якія сабраліся 29 лістапада 1997 года ў Мінску з нагоды 600-гадовага юбілею асадніцтва татараў на землях Беларусі

— адзначаючы заслугі сваіх продкаў у захаванні на працягу стагоддзяў сваіх нацыянальных, рэлігійных і культурных традыцый,

— признаючы добразычлівасць, гасціннасць і талерантнасць усіх народаў, якія здаўна жывуць разам з намі на Беларусі,

— уступаючы ў новае тысячагоддзе і пачынаючы сёмае стагоддзе пасялення татараў на землях Беларусі,

Звяртаемся з урачыстым словам да сваіх нашчадкаў, якія будуць жыць у трэцім тысячагоддзі:

1. З дапамогаю Усіявышняга Аллага адраджайце, захоўвайце і памнажайце нацыянальныя, культурныя і рэлігійныя традыцыі нашага татарскага народа,

2. Выкараняйце з свайго асяроддзя ўсялякія паасткі варожнечы, саперніцтва, супрацьстаяння, умацоўвайце і разві-

вайце брацкія сувязі паміж татарамі ўсяго свету,

3. Падтрымлівайце, развівайце і ўмацоўрайце дружбу, супрацоўніцтва і ўзаемапаразуменне з усімі народамі і канфесіямі. Будзьце дастойнымі грамадзянамі сваіх дзяржаў — у гэтым залог вашага росквіту і развіцця на наступныя гады.

4. Няхай Усёмагутны Аллаг дапаможа вам ва ўсіх ваших добрых справах і намерах і няхай захаваецца пра вас такая ж добрая памяць, як захавалася яна аб наших продках.

*Прыняты ўдзельнікамі ўрачыстага сходу,
прысвечанага 600-годдзю
насялення татараў на землях Беларусі.
Мінск, 29 лістапада 1997 г., 18.00.*

СВЯТКАВАННЕ 600-ГОДДЗЯ АСАДНІЦТВА ТАТАРАЎ НА БЕЛАРУСІ

Як мы ўжо адзначалі, яшчэ на пачатку 1997 г., улічваючы важкасць і значнасць 600-гадовага юбілею беларускіх татар, кіраўніцтва Беларускага згуртавання татараў-мусульман “Аль-Кітаб” разам з муфтэятам прынялі рашэнне аб правядзенні свята ў некалькі этапаў на працягу ўсяго года ў месцах кампактнага пражывання наших татараў. Увогуле, на думку аналітыкаў, свята ўдалося і пакінула заметны след на шляху нашага адраджэння. Шэраг мерапрыемстваў юбілейнага года, праведзеных на Беларусі, у Літве і Польшчы з удзелам шырокага кола татарскай грамады гэтих краін, а таксама прадстаўнікоў іншых народаў, якія жывуць у добрым суседстве з татарамі, даюць спадзёўку на ўключэнне ў адраджэнскі рух новых, свежых сіл татарскай супольнасці, абуджаюць інэртную да гэтага часу масу нашага народа.



Мінск. Дом ветэранаў. 29 лістапада 1997 г.
Пасяджэнне выканкама Сусветнга кангрэса татараў.
У прэзідыуме (злева направа) старшыня

Сусветнага кангрэса татараў, акадэмік І. Тагіраў,
прэзідэнт Згуртавання “Аль-Кітаб” А.-Б. Шабановіч,
прем'ер міністр Татарстана Ф. Мухаметшин,
старшыня дзяржавнага камітэта па справах рэлігій
і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь А. Білык,
мэр г. Казані К. Ісхакаў.

Мы лічым, што гэтаму садзейнічалі 3-я навукова-практычная канферэнцыя “Праблемы вывучэння і захавання культурнай спадчыны татарскага народа на Беларусі”, праведзеная ў Мінску (сакавік 1997 г.), татарскія з’езды на мізарах ў г.п. Відзы (май), Докшыцах (ліпень), Мядзелі (жнівень), сустрэчы прадстаўнікоў татар Беларусі, Літвы і Польшчы ў Вільнюсе і Каўнасе (чэрвень), у Беластоку (верасень), адкрыццё мячэці ў Наваградку (ліпень), Караван-Байрам у Наваградку, Іў і Смілавічах (ліпень). Заключным акордам святочных мерапрыемстваў з’явіліся падзеі 27 — 29 лістапада ў Мінску.

На запрашэнні аргкамітэта па правядзенні свята і пры падтрымцы адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, Урада і мэрыі г. Мінска, а таксама пры актыўным удзеле праўлення Згурта-

вання "Аль-Кітаб" і муфтэята ў Рэспубліцы Беларусь у Мінск прыехалі ганаровыя госьці з Татарстана на чале з прэм'ер-міністрам Ф.Мухаметшыным, дэлегацыі татараў з Расіі, Польшчы, Літвы і Украіны. У складзе вялікай дэлегацыі Татарстана быў мэр г.Казані К.Ісхакаў, старшыня выканкама Сусветнага кангрэса татараў акадэмік І.Тагіраў, члены ўрада, кіраўнікі прамысловых прадпрыемстваў, артысты. У складзе дэлегацыі Масквы — віцэ-прэзідэнт дабрачыннага фонда развіцця татарскай духоўнай спадчыны "Хіляль" Р.Асманаў, муфтэй Асацыяцыі мячэцяў, імам-хатыб гістарычнай мячэці ў Маскве шэйх Махмуд-хазрат Абдулхак Велітаў. Дэлегацыі Польшчы і Літвы ўзначальвалі кіраўнікі татараў гэтых краін Я.Сабалеўскі, Ю.Канапацкі, С.Хазбіевіч, Р.Макавяцкас, Ё.Александравічус.

Добрая ўражанні засталіся ва ўдзельнікаў сустрэчы, якая адбылася 28 лістапада і доўжылася цэлую гадзіну ў рэзідэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнкі. На ёй з боку запрошаных удзельнічала дэлегацыя Татарстана на чале з прэм'ер-міністрам Ф.Мухаметшыным, а таксама кіраўнікі татарскіх аб'яднанняў А.Шабановіч, І.Александровіч, Б.Радкевіч. Прэзідэнт А.Лукашэнка добра гаварыў пра татар Беларусі, падкрэсліўшы іх лепшыя рысы нацыянальнага характару: любоў да працы, сціласць, прыстойнасць, сумленнасць.



*Выступае прэзідэнт
Беларускага згуртавання
татар-мусульман Аль-Кітаб
Абу-Бекір Шабановіч*

Прэзідэнт выказаў надзею на развіццё і ўмацаванне супрацоўніцтва Беларусі і Татарстана, якую падтрымаў у сваім слове ў адказ прэм'ер-міністр Татарстана Ф.Мухаметшын.

Запомнілася ўсім таксама ўрачыстая цырымонія ўстаноўкі каменя на месцы будаўніцтва будучай мячэці ў г.Мінску. А пачалася яна мусульманскай малітвой, якую прачытаў шэйх Махмуд-хазрат з Масквы. Затым выступілі з найлепшымі пажаданнямі поспехаў у будаўніцтве мячэці віцэ-прэзідэнт дабрачыннага фонду развіцця татарскай духоўнай спадчыны "Хіляль" Р.Асманаў, начальнік будаўніча-мантажнага ўпраўлення "Промбудмантаж" І.Гафіятулін, кіраўнік адміністрацыі Фрунзенскага раёна г.Мінска Л.Матусевіч, прэм'ер-міністр Татарстана Ф.Мухаметшын, старшыня выканкама Сусветнага кангрэсу татар І.Тагіраў. Пасля заключнай малітвы ўсе ўдзельнікі спецыяльным аўтобусам накіраваліся ў актавую залу Дома ветэранаў, дзе адбылася сустрэча дэлегацыі Татарстана з прадстаўнікамі татар Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны. Тут жа адбылося і паседжанне выканкама Сусветнага кангрэса татараў. Неабходна адзначыць таксама і своеасаблівы падарунак Мінгарвыканкама — да 600-гадовага татарскага юбілею было прынята рашэнне аб перайменаванні вуліцы Вілейскай у вуліцу Татарскую. Пра гэта было даведзена ўдзельнікамі мітынгу, прысвеченага ўстаноўцы каменя на месцы будаўніцтва мячэці.



*Выступае старшыня
Каунаскай абшчыны
літоўскіх татар
Рамазан Макавяцкас*



*Зала ўрачыстага сходу прысвеченага
600-гадоваму юбілею беларускіх татар.
Мінск, тэатр музычнай камедыі, 29 лістапада 1997 года*

Пасля завяршэння паседжання выканкама Сусветнага кангрэса татараў гості і мясцовыя жыхары накіраваліся на ўрачыстое паседжанне, прысвечанае 600-годдзю пасялення татараў на землях Беларусі. Паседжанне праходзіла ў памяшканні тэатра Музычнай камедыі. У холах тэатра была арганізавана рэгістрацыя ўсіх запрошаных на гэтую імпрэзу гасцей і ўдзельнікаў, кожнаму ўручылі памятныя значкі з эмблемай юбілею, спецыяльныя блакноты, аўтаручкі, часопіс "Беларуская мінуўшчына", у якім шэраг артыкулаў быў прысвечаны гісторыі татар. На вольных плошчах тэатра была арганізавана выставка экспанатаў, прысвечаная гісторыі і культуры татараў, накрытыя сталы з пачастункамі для гасцей.

У 15.20 пачалося ўрачыстое паседжанне. Зала была перапоўненая. Сабралася каля 1000 чалавек. Пасля чытання аятаў Свяшчэннага Кур'ана і выканання гімна Беларусі быў абвешчаны прывітальны ліст ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З

дакладамі і паведамленнямі на сходзе выступілі прэм'ер-міністр Татарстана Ф.Мухаметшын, віцэ-прэзідэнт фонда "Хіляль" Р.Асманаў, кіраўнікі дэлегацый польскіх і літоўскіх татар: Я.Сабалеўскі, Р.Макавяцкас. З добрымі пажаданнямі выступіў на вечары дуайен пасольскага корпуса на Беларусі, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Турцыі пан Тансу Акандан. Вёў паседжанне намеснік прэм'ер-міністра Рэспублікі Беларусь У.П.Замяталін. Павіншаваць татараў з юбілеем прыйшлі прадстаўнікі літоўскай, украінскай, яўрэйскай, карэйскай і німецкай суполак. Напрыканцы ўрачыстага паседжання быў абвешчаны зварот удзельнікаў сходу да нашчадкаў новага тысячагоддзя. Пасля перапынку адбыўся канцэрт з удзелам артыстаў Татарстана, Беларусі, мясцовых самадзейных калектываў і артыстаў. Ва ўсіх удзельнікаў дадзенага мерапрыемства надоўга застануцца цёплыя, глыбокія ўражанні ад усяго ўбачанага і пачутага.

Нам хацелася б выказаць словаў ўдзячнасці кіраўнікам краіны, кіраўніцтву Мінгарвыканкама, кіраўнікам выканкамаў мясцовых саветаў, на тэрыторыі якіх жывуць татары, за вялікую дапамогу ў арганізацыі святочных мерапрыемстваў. Мы ўдзячны кіраўніцтву Рэспублікі Татарстан за актыўны ўдзел у нашым юбілеі на высокім урадавым узроўні. Выказываем таксама глыбокую падзяку дэлегацыям татараў Польшчы, Літвы, Расіі і Украіны, усім удзельнікам нашых мерапрыемстваў, звязаных з прайшоўшым юбілеем, падзяліўшых з намі вялікую радасць. Толькі ў згодзе, толькі разам, абапіраючыся на ўзаемападтрымку і ўзаемапаразуменне, мы бачым свой шлях да нацыянальнага адраджэння.

АБ УРАЧЫСТЫМ СХОДЗЕ, ПРЫСВЕЧАНЫМ 600-ГОДДЗЮ ПАСЯЛЕННЯ ТАТАРАЎ НА ЗЕМЛЯХ БЕЛАРУСІ

1997-ы год стаў для беларускіх, літоўскіх і польскіх татар адметным. У гэтым годзе яны адзначылі 600-годдзе свайго пасялення на гэтых землях. Нямала цікавага зроблена татарамі ў

1997-м годзе ў Рэспубліцы Беларусь. На высокім узроўні на базе Нацыянальнага універсітета культуры ў сакавіку была праведзена міжнародная навуковая канферэнцыя, на якой з цікавымі дакладамі і паведамленнямі выступілі не толькі прадстаўнікі татарскай абшчыны Беларусі, але і аўтарытэтныя вучоныя рэспублікі — беларусы, рускія, палякі, яўрэі. З неаслабнай увагай былі выслушаны выступленні многіх кіраунікоў татарскай дыяспары многіх краін свету. Удзельнікі канферэнцыі пазнаёміліся з творчасцю таленавітых прадстаўнікоў культуры і мастацтва беларускіх татар.

Заключным этапам юбілейных урачыстасцей беларускіх татар стаў вечар, прысвечаны 600-годдзю пасялення татар на землях Беларусі. Ён адбыўся 29 лістапада 1997 года ў Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі Рэспублікі Беларусь.

Зала была перапоўнена. Гледачы былі па-святочнаму апрануты, з густам, многія ў татарскіх нацыянальных касцюмах. У прэзідыуме знаходзілася ўрадавая дэлегацыя Рэспублікі Татарстан на чале з прэм'ер-міністрам Фарыдам Мухаметшыным, віцэ-прем'ер Рэспублікі Беларусь Уладзіміром Замяталін, старшыня Дзяржаўнага камітэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцей Аляксандр Білык, аўтарытэтныя прадстаўнікі татарскай дыяспары, кіраунікі Сусветнага кангрэса татар. Цікава і эмансіянальна вёў сход прэзідэнт Згуртавання “Аль-Кітаб” Абу-Бекір Шабановіч.

Для ўдзельнікаў урачыстага сходу быў дадзены цудоўны канцэрт. Выдатна выступілі калектывы як Рэспублікі Татарстан так і таленты татарскай абшчыны нашай рэспублікі.

Я радаваўся за татарскіх братоў, за туго ўвагу і аўтарытэт, якім яны карыстаюцца сярод сваіх суплеменнікаў з Татарстана, з задавальненнем даведаўся пра дапамогу, якую беларускім татарам акажа ўрад Рэспублікі Беларусь і Татарстан, міжнародныя організацыі.

Разам з тым хачу выказаць некалькі заўваг. На ўрачыстым сходзе вельмі мала было сказана аб гісторыі беларускіх татар, аб іх укладзе ў палітычнае і культурнае развіццё Беларусі, аб беларускіх татарах — вучоных, пісьменніках, мастаках, аб мужчынскіх франтавіках, аб удзеле беларускіх татарап у партызанскім руху і антыфашистычным падполлі. Было аб гэтым

сказана толькі некалькі слоў у выступленнях А.-Б.Шабановіча і аднаго з гасцей. Аб гэтым маглі сказаць іншыя кіраунікі нацыянальна-культурных аб'яднанняў рэспублікі. Каб прапанавалі, аб гэтым мог бы сказаць і аўтар гэтых радкоў.

Было б пажадана, каб у вестыбюлі была арганізавана выставка літаратуры аб беларускіх татарах, а таксама фотавыстаўка аб спраўах Згуртавання “Аль-Кітаб”.

Вельмі хораша, што некаторыя нацыянальныя меншасці выступілі на канцэрце са сваімі нумарамі. Але было бы яшчэ лепш, каб арганізаторы мерапрыемства пастараліся паказаць выступленне ўсіх або большасці нацыянальна-культурных аб'яднанняў на Беларусі.

На вялікі жаль, у ўдзельнікаў вечара не было праграмы канцэрта. І яшчэ. Гардэроб тэатра не змог аблужыць такую колькасць гледачоў і многія былі вымушаны ці сядзець у верхній вонратцы, ці сядзець на паліто і футрах. Аб гэтым трэба было падумаць загадзя.

Але гэта не галоўнае. А галоўнае, што лепшыя прадстаўнікі беларускіх татар, якія прадстаўлялі 12,5 тыс. сваіх братоў і сясцёр, адчулі гордасць за тое, якую увагай яны былі атудлены як у Рэспубліцы Беларусь, так і за яе межамі.

Шчасця вам, здароўя, поспехай і ўдачы на беларускай зямлі і ў наступныя стагоддзі жыцця ! Каб будучыя пакаленні беларускіх татарап былі больш шчаслівымі, чым сучаснае !

Эмануїл Йофе.

МАЁ ЎРАЖАННЕ АБ СВЯТКАВАННІ 600-ГОДДЗЯ ПАСЯЛЕННЯ ТАТАР НА БЕЛАРУСІ

Я ўдзячная ўсім арганізаторам гэтага свята, якія з думкамі аб Аллагу дзеля Ісламу рыхтавалі гэтую падзею. Дзякую гасцям, якія прыехалі, каб раздзяліць радасць беларускіх татарапаў.



*Выступае старшыня
мусульманскага
рэлігійнага аб'яднання
ў Польшчы Ян Сабалеўскі*

усіх распарадку прыёму ўрадавай дэлегациі і даць магчымасць іншым гасцям паказаць усё, што яны прывезлі (канцэртныя нумары, відэакасеты). Не спадабалася спешка і таўкатня, і ня-ёмкасць вакол сувеніраў і засланых сталоў у буфете.

Вынік святкавання не варты намаганняў, патрачаных на гэта, і выклікае ўсмешку. З-за гэтага зусім стушаваліся выступленні артыстаў у фое і не было магчымасці ацаніць выставу карцін і іншых экспанатаў.

Я лічу, што сувеніры трэба было падараваць ганаровым гасцям і тым татарам, якія не моглі прысутнічаць на святкаванні па розных прычынах (службовыя абавязкі, хвароба). Астатнія моглі задаволіцца тым, што самі былі на святкаванні і ўсё бачылі.

Агульнае ўражанне ад свята добрае. Найбольшую радасць прынесла цырымонія заснавання мячэці. Усівышні зрабіў для нас гэты дзень надзіва прыгожым: сонечным, цёплым і ціхім. Дрэвы, прыбранныя ў шэрарь, белы, чисты снег навокал узмацнілі радасць. Урачыста гучалі слова з Кур'ана і яны ўсялілі надзею ў сэрцах мусульман. Прыемна было бачыць твары вернікаў. Яны са словамі малітвы клалі гроши для пабудовы мячэці.

Мне не вельмі спадабалася перабольшаная ўвага да гасцей з Татарстана, што адбылося як бы за кошт меншай гасціннасці да мусульман з Польшчы, Літвы, Украіны і інш. Я разумею прычыну гэтага, але можна было не падпрадкоўваць

Не спадабалася, што на запрашальных билетах стаіць слова Аллаг. І цяпер гэты білет мусульманіну трэба беражліва захоўваць вечна, або спаліць, але ж гэтага многія не ведаюць.

А ў астатнім — ўсё добра, ўсё добра!

Фаўзія Ахмадуліна.

СВЯТОЧНЫЯ ЎРАЧЫСТАСЦІ

29 лістапада мне пашчасціла прысутніцаць на ўрачыстасцях, прысвечаных 600-годдзю беларускіх татар. Узрост падзеі — паважаны. Яе ўпрыгожылі ў ліку іншых запрошаныя віцэ-прэм'ер РБ Уладзімір Замяталін, лідэр КПБ Віктар Чыкін. Расійскі пасол Валерый Лашчынін, седзячы ў прэзідыуме, уважліва слухаў прамову прэм'ер-міністра Татарстана і час ад часу, чуючи свежыя яго думкі адносна пашырэння эканамічных сувязей Татарыі з РБ, якая не спяшаецца аднаўляць у сябе капіталізм, рабіў запісы.

Зала з ухвалай выслушала слушныя разважанні пасла Турцыі ў РБ. Прэзідэнт Беларускага згуртавання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" вітаў свой народ і дзякаваў беларусам за мірнае сусідаванне. Адбыўся цудоўны канцэрт, у якіх на роўных супернічалі высокae майстэрства і дэцыбелы.

Жанчынам-татаркам было прапанавана (яшчэ да ўрачыстага вечара) прыйсці абавязкова ў хустках (але пакуль што без паранджы). Былі накрытыя сталы ў буфеце. Як казалі старожытныя рымляне, Sero Venientibus ossae, але кавалачак яблыка дастаўся і мне. Дарэчы, чаму праз 600 гадоў мы павінны дзякаваць іншым нацыянальнасцям Беларусі за мірнае сусідаванне? Мы што, ўсё яшчэ дагэтуль не частка беларускай нацыі? Ці ёю былі толькі нашыя продкі, якія абаранялі межы Беларусі ад іншаземных захопнікоў? Ці баронім мы нашу Радзіму — Беларусь цяпер? Ці захоўваем, зберагаем і абагачаем яе мову і культуру, яе палітычны і эканамічны суверэнітэт, як гэта рабілі нашыя продкі, збярогшы ў тым ліку ў Kіtабах старабеларускую мову?

Сучасная гісторыя задае нам шмат пытанняў. Нашыя адказы на іх будуть яе працягам.

Хачу шчыра падзякваша кіраўніцтву "Аль-Кітаба" і адпаведным органам улады Рэспублікі Беларусь за шэраг мерапрыемстваў у гонар 600-годдзя беларускіх татараў. Будзем спадзявацца, што і праз 100 гадоў будзе Беларусь, *будуць* беларускія татары і *будуць* урачыстасці.

А сёння мы — беларускія татары — імкнемся ўнесці дастойны ўклад у развіццё эканомікі і культуры нашай Радзімы — Беларусі.

Жыве Беларусь ! Жывуць беларускія татары !

Лейла Ластайская.

ПОМНІЦА ТОЕ , ШТО ЎРАЗІЛА

Салам алейкум — усім, хто ў слове бачыць не толькі сродак зносінаў, але яшчэ і справу, учынак. Калі быў я ўганараваны прысутнасцю на свяце, то справай гонару, святою спраўа лічу водгук на яго. Радуюся, што апінуўся 29-га лістапада 1997-га году ў аўры хвалючай і незабыўнай падзеі, прысвечанай 600-годдзю пасялення татараў на землях Вялікага Княства Літоўскага.

Шмат што ўразіла мяне на гэтым свяце. Па-першае, тое, што вялікая зала Менскага тэатра музкамедыі была поўная як вока — не пуставала ніводнае месца. Сярод татараў тут знаходзілася нямала беларусаў, людзей іншых нацыянальнасцей ; сустрэў я цэлую кагорту пісьменнікаў — Ніла Гілевіча, Міколу Аўрамчыка, Галіну Каржанеўскую, Вячаслава Рагойшу, Уладзіміра Содаля, бачыў Радзіма Гарэцкага, іншых прадстаўнікоў творчай і навуковай інтэлігенцыі. Па-другое, запомніўся дыяпазон урачыстасцяў: тут гучала многа моў — татарская, беларуская, украінская, польская, руская, нямецкая ды іншыя. Па-трэцяе, нельга было не здзяйсніць талерантнасці тутэйшых татараў: у гэтай якасці, мне здаецца, нават беларусаў пераўышлі яны, найперш презідэнт нацыянальнага аб'яднання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" А.Шабановіч, які так часта выказваў пачуцці добразычлівасці і ўдзячнасці і якому належаць слова: "Мусульманін той, чый язык і чые руکі нікому не прыносяць шкоды".

Гэта — першыя ўражанні, зусім відавочныя, інакш кажучы — аб'ектыўныя, пра якія можа сказаць кожны, хто прысутнічаў на юбілейных урачыстасцях.

Пра што ж найбольш думалася на святочнай вечарыне? Пра геральдичнае мінулае, пра высакародны учынак татараў, якія 600 гадоў таму пасяліліся на землях ВКЛ, куды ўваходзіла сёняшняя Беларусь, пасяліліся, каб барапіць княства ад агрэсіўных захопнікаў. Думалася з хвяляваннем пра нацыянальную меншасць, якая на працягу ажно шасці стагоддзяў не страціла сябе, бо не выраклася свайго этнасу, не адмовілася ад гісторыі, культуры, мовы, звычаяў продкаў, сваіх далёкіх прашчураў і — міжвольна — думалася-мроілася з надзеяй пра цяперашнюю меншасць нацыянальна свядомых беларусаў на сваёй этнічнай радзіме, пра непараўнана большыя магчымасці беларусаў захаваць і перадаць нашчадкам сваю мову, сваю каласальную культуру, духоўную спадчыну.

Што ж асабліва парадавала з убачанага і пачутага на ўнікальным свяце? У Менску будзе мячэць (ёсць дасканалы макет, пакладзены камень на месцы яе ўзвядзення), у нашых беларускіх татараў ёсць свой гімн! Стваральнікі гімна — Якуб Якубоўскі і Дзінара Мазітава, таленавітая юная кампазітарка з Ліды.

У сувязі з гэтым не магу абмінуць выкazвання на ўрачыстым сходзе пасла Турцыі Тансу Акандана. "Да беларускіх татараў не падыходзіць слова "дышпара" ці паняцце "нацыянальная меншасць", — заяўіў дыпламат, — яны — самая што ні на ёсць сапраўдныя, карэнныя жыхары зямлі беларускай". Што сапраўдны і ўжо даўно карэнныя, як кажуць, — факт. Але ж калі шаноўны пасол ліе ваду не на той млын, то гэта здзіўляе. Прынамсі, мне падалося: з ягонай прамовы павеяла нібыта бальшавіцкім скразнячком ці ледзь не камуністычным пафасам адносна зліцця моў... Буду рады, калі мне дакажуць, што маё такое ўражанне — суб'ектыўнае.

Свядомы беларус ніколі не будзе вітаць асіміляцыю татараў, ён будзе шанаваць іх этнічную вернасць. Мы будзем спрыяць адраджэнню на Беларусі татарскага этнасу, дапамагаць дарагім сябрам, для якіх лёс татарскай нацыі і лёс беларускай нацыі — непадзельныя. Ад гэтага толькі пабагаеem духоўна.

Нам цяпер (мо як ніколі дагэтуль) асабліва важныя прыклады дзейснага нацыянальнага адраджэння. Мы дужа зацікаўленыя, каб нашы беларускія татары захоўвалі сваё нацыянальнае аблічча. Мне бачыцца выключна важкая роля іх сувязяў з этнічнаю радзімай — Татарстанам.

Уразіла мяне мастацка-гістарычная выстава, што была прывезена з Казані, парадавалі паказчыкі вытворчай дзейнасці Татарстана на фоне расійскіх, — маю на ўвазе пачутае з вуснаў прэм'ер-міністра Татарстана Фарыда Мухаметшына, які выступіў на святочным сходзе.

Думaeцца, лагічна будзе завяршыць празаічнае слова вершаваным. Хай прагучыць яно акордам аптымістычнай, жыццесцвярджальнай мелодыі дружбы паміж народамі, людзьмі, той свяшчэннай мелодыяй, што заўсёды гучыць у маёй души.

У Казані, у Татарстане,

Жыве сябра мой.

Пісьмы піша,

і нядайна

Мне прыслаў пісьмо.

Пра сябе распавядаде

Мне, як брату брат.

Ён такі чудоўны сябра

З іменем Булат.

Ні адлегласць, і ні межы,

І ні цяжкі час


Не зруйнуць нашай дружбы,

Не разлучаць нас.

Васіль Жуковіч.

МАЕ ЎРАЖАННІ АД ЮБІЛЕЮ

29 лістапада 1997 года Тэатр музычнай камедыі прымай не традыцыйных сваіх сяброў, прыхільнікаў аперэты, а сяброў беларускіх татараў і саміх татараў — удзельнікаў урачыстага сходу, прысвечанага 600-годдзю асадніцтва татараў на землях Беларусі. Урачысты сход быў завяршальным у шэрлагу мерапрыемстваў, прысвечаных гэтай адметнай падзеі. Дазволім сабе выкарыстаць тэатральную лексіку, каб падкрэсліць, што ў гэты дзень у тэатры быў поўны аншлаг: зала тэатра, разлічаная на 800 гледачоў, была перапоўненая. З усіх месцаў кампактнага



Мастак К.Сайфугаліев з Віцебска

пражывання татар прыехалі на свята людзі. Прыйлі таксама госці з Польшчы і Літвы, каб далучыцца да агульнага для нас свята. І ўпершыню, можа нават за 600 год, прыбыла афіцыйная дэлегацыя з Татарстана на чале з прэм'ер-міністрам Ф.Х.Мухаметшыным.

Сярод запрошаных найперш былі прадстаўнікі беларускага народа. Яны нашы галоўныя госці і спрадвечныя сябры, аб чым красамоўна сведчыць шматвяковая гісторыя нашага сусідавання.

Запрошаны былі прадстаўнікі нацыянальных меншасцей, устаноў культуры. Не проста гасцямі, а арганізаторамі святкавання былі дзяржаўныя ўстановы: Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур, Дзяржаўны камітэт па спраўах рэлігіі і нацыянальнасцяў. У наш складаны ў вельмі многіх адносінах час цяжка разлічваць на реальнае ўвасабленне задуманага без падтрымкі дзяржаўных установ. У нашым выпадку падтрымка была дзейная.

Неаднойчы яшчэ мы будзем вяртаца да гэтай падзеі. У гэтым артыкуле мы расскажам аб выставах, якія былі падрыхтаваныя да свята. Выставка — гэта тое, што неабходна глядзець. Глядзець на гэты раз было што і, што вельмі прыемна, было каму.

Выставка складалася з некалькіх раздзелаў. Як належыць гаспадарам, пачнём з таго, што было прывезена з Татарстана і што татары маглі толькі марыць убачыць без неабходнасці выезду з Беларусі. Па ініцыятыве Фаяза Файзава, паэта з Татарстана і шырага сябра беларускіх татараў, на Беларусь былі прывезены экспанаты з фондаў Дзяржаўнага музея Татарстана. Гэта і старадрукі, і прадметы культавыя, і некаторыя рэчы з нацыянальнага ўбора, і ўпрыгожванні. Усё вельмі каштоўнае як у сэнсе адзінкаў, так па майстэрству выканання і па выкарystаных матэрыялах. Людзі, якія такія прадметы стваралі, як і тыя, хто іх захоўвае — людзі высокай культуры, вялікія ўмельцы і дастойныя ў сваіх чалавечых праяўленнях.

Другая міні-выставка, якую прывезлі з Татарстана — мацэлі машын Волжскага аўтамабільнага завода. Ад яе доўга не адыходзілі не толькі дзеці, але і дарослыя, асабліва мужчыны. Вось чаму мог пазайздросціць нават самы масціты калекцыянер.



“Каля крыніцы”.
Мастачка М.Ш.Сайфугаліева
з Віцебска.



“Стабікэ — жонка муллы”
Мастачка М.Ш.Сайфугаліева
з Віцебска.

фестывалі нацыянальных культур, “Караван-Байраме”, экспедыцыях па месцах кампактнага пражывання татар і інш. Усё пералічанае было прадстаўлена, праўда, з улікам пэўных абставін, вельмі аблежавана на нашым свяце.

Асобна спынімся на мастацкай выставе. Яна складалася з прац Айши Александровіч, Галіі Багаціевай, Яўгена Саматыя, Бекіра Смольскага з Мінска, Эміра Асановіча з Маладзечна, Маргарыты і Канафія Сайфугаліевых з Віцебска.

Эмір Асановіч з Маладзечна прывёз толькі адзін твор — “Партрэт стрыечнай сястры”. Міжволі ўспамінаеца чутае ўжо не аднойчы ў дачыненні да творцаў меркаванне аб tym, што калі б чалавек стварыў толькі адзін пэўны твор, то гэтага было бы дастаткована, каб успамінаць аб ім і яго аўтары. Эмір Асановіч напісаў не адну карціну, але калі б прыйшлося рабіць выставу аднаго яго твора, то напэўна быў бы абраны менавіта гэты партрэт. На жаль, недахоп месца не дазволіў нам вылучыць яго асобна. Але перад партрэтам хочацца затрымацца, угледзецца

з беларускага боку былі падрыхтаваны неўлікія выставы кніг і дакументаў, якія пры гэтым маглі даць уяўленне аб жыцці нашага народа на беларускай зямлі. Вось пералік таго, што надалей можна пашыраць і паглыбляць у розных накірунках, ствараючы выставы Кур’анаў, Кітабаў, Мугіроў, гістарычных карт, радаводаў, гербаў, культавых прыналежаццаў, матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці выдатных прадстаўнікоў татар, фотавыставы культавых збудаванняў, а таксама фотавыставы, рассказываючыя аб I

ў твар дзяўчыны ці маладой жанчыны. Злёгку высвечаны на карціне твар і прыглушаны фон стварае ўражанне ціхага надвячорка, настройвае нас задуменна, уцягваючы ў агульны настрой твора. Маладая жанчына не прымае мітусні. Не прымае яна і ніякай штучнасці, як у зневіні сваім абліччы, так і ў позе, руках, хутчай усяго і ў словах. Залішняя словаахотлівасць, кідаючыяся ў очы ўпрыгожванні, жадданне быць навідавоку і лавіць на сабе шматлікія позіркі не ўласціва большасці татарскіх жанчын, выхаванных па-мусульманську. Таму, гледзячы на партрэт, мы адчуваем блізкасць нам гэтай жанчыны-дзяўчыны, бачым у ёй сваю маці, сястру, знаёмую. І, безумоўна, мы бачым перад сабою твор мастацтва!

Працы Галії Багаціевай выкананы ў татарскай народнай традыцыі. Па шоўку і аксаміту вышыўка шаўковымі ніткамі і бісерам. Тэматыка філасофская і агульначалавечая: дрэва жыцця, трэсусветныя рэлігіі і іх суіснаванне, разнастайная сімволіка. Галія Багаціева праз свае працы ўдзельнічае ў грамадскіх рухах. Яна гатова стварыць гуртк для навучання дзяцей вышыванню, што будзе яшчэ адной сцежкай на шляху нацыянальнага выхавання.

Яўген Саматый — чалавек цікавага лёсу. Карэнны мінчанін, выпускнік Віцебскага мастацкага вучылішча. Яго жыццё абарвалася на фронце ў час Вялікай Айчыннай вайны. Да вайны ён ужо паспей стаць членам саюза мастакоў. Яго малюнкі — сведкі жыцця даваеннага Мінска і Віцебска. Жыў ён у Мінску на Татарскіх агародах, таму на малюнках мы бачым і татарскія дамкі, і Мінскую мячэць. Гэта вельмі каштоўны скарб. Сям'я Саматый ў беражна захоўвае яго архіў.

З работ Бекіра Смольскага мы выбралі для выставы твор, які носіць назуву “З продкаў”. Цёмнаскуры твар жанчыны, яе очы, абрамляючы галаву і плечы адзенне. Непатрэбна вызнанаць, да якой нацыянальнасці належыць гэтая жанчына. Яна — з агульных продкаў чалавецтва, асабліва калі ўзгадаць меркаванні вучоных, што наша прарадзітельніца Хава (з Кур'ана імя Ева) была цёмнаскурай.

Муж і жонка з Віцебска Маргарыта Шахіеўна і Канафій Сайфугаліевіч Сайфугаліевы — адкрыццё і вельмі каштоўная находка для згуртавання “Аль-Кітаб“. Самому Віцебску яны

ўжо добра знаёмыя, прызнаныя вядучымі віцебскімі мастакамі-прафесіяналамі. А пачалі яны маляваць пасля выхаду на пенсію Працы Канафія Сайфугаліева, у асноўным пейзажы, прывабліваючы сваімі колерамі. Творы Маргарыты Шах, так яна падпісвае свае працы, — вялікая радасць творчасці, шчасце перадаць свой свет праз мастацтва. Гэта радасць і шчасце паглынае і гледача. Яе творы хochaцца разглядыць, іх трэба чытаць, бо там ёсць і слова, калі іх шукаеш сабе суразмоўцу. Яны — як свежы подых, як чысты напамін дзяцінства, як першыя светлыя пачуцці. Афіцыйна падобнае мастацтва называюць наўным. Наўнасць Маргарыты Шах у нязбешчанасці яе светаўспрымання, яе творы заклікаюць да ачышчэння сябе і свету. Размовы аб гэтай творцы ў нашым часопісе яшчэ наперадзе. А найлепшым пачаткам, на наш погляд, будзе размова-маналог самой мастачкі.

Самай “нетатарскай” на нашей выставе была Айша Александровіч. Мы маєм на ўвазе тыя працы, якія яна прадстаўляла. Працы — эскізы касцюмаў для Дзяржаўнага ансамбля танца Беларусі, для некаторых іншых ансамблю танца, а таксама харавых калектываў. У асноўным — гэта беларускі касцюм. Касцюм, які мае сваю адметнасць як у вонкавым успрыніяцці, так і ва ўнутранай, ажыццёленай рухамі, напоўненасці, якую міжволі задае выканаўцам Айша Александровіч. Ствараючы касцюм, Айша праходзіць з ім усе этапы нараджэння, паступова ўдыхае ў яго жыццё: малюе эскіз, актыўна ўдзельнічае ў выбары, а то і стварэнні неабходных тканин, прысутнічае на рэпетыцыях, каб убачыць, як “паводзяць” сябе касцюмы на артыстах ансамбля. Толькі пасля гэтага касцюм гатовы прадстаць перад гледачом. Мастацтвазнаўцы, падкрэсліваючы адметнасць касцюмаў Айши, гавораць, што яны вельмі вытанчаныя, шляхетныя, у іх жыве душа аўтара. Айша ж гаворыць, што яе душа, яе існасць ад яе татарскіх продкаў, ад іх традыцый, рэлігіі, а таксама ад гэтай зямлі — яе рытму, мовы, культуры. Немагчыма не ўзгадаць, што на нашу выставу мастацкія працы Айши Александровіч былі перавезены з Палаца мастацтваў, з яе персанальнай юбілейнай выставы, на адкрыцці якой прысутнічалі некаторыя з Вас, паважаныя чытачы “Байрама”. На выставе мы мелі магчымасць бачыць не толькі эскізы кас-

цимаў, але і самі касцюмы, ажыўшыя з дапамогай студэнтаў Беларускай політэхнічнай акадэміі, вучняў Айшы Браніславаўны. А на нашым святочным вечары завяршальным нумарам канцэртнай праграмы быў “Татарскі танец” у выкананні Дзяржаўнага ансамбля танца, адзін з шасці танцаў “Карагода сяброў”. Карагодам сяброў можна называць усё наша свята. Таму мы ўдзячныя кожнаму, хто быў на ім, каму яно запомнілася, выклікала станоўчыя ўражанні ці нязгоду з нечым. У гэтым выпадку шчыра жадаем Вам, каб нашыя поспехі былі для Вас прыкладам для пераймання, а няўдачы — магчымасцю пазбегнуць сваіх памылак.

Наш артыкул — напамін усім тым, хто быў удзельнікам завяршальных мерапрыемстваў — выніка вялікай папярэдняй працы кіраўніцтва “Аль-Кітаб”, муфтэята, а таксама многіх татар і не толькі татар. Гэта і заклік да тых, хто неабыякавы да жыцця свайго народа, мае намер актыўна ўдзельнічаць у нашых агульных справах так, як сам гэта можа і разумее, ці з дапамогай іншых.

Няхай дапаможа Вам Аллаг!


P. Александровіч.

КНЯЗЬ ВІТАЎТ НЕ ПАМЫЛУСЯ

У мінулую суботу сотні цёмнавокіх і смуглівых нашых суайчинікаў сышодзіліся к Дзяржаўнаму тэатру музычнай камедыі. Тут былі і простыя людзі здалёку, і сталічная інтэлігенцыя, і ўрадавая дэлегацыя з Татарстана: татары Беларусі святкавалі 600-годдзю асадніцтва татараў на Беларусі.

Як прынята ў мусульманскіх народоў, сход адкрыў мулла. Прэзідэнт Беларускага аб'яднання татар “Аль-Кітаб” А.Шабановіч таксама працытаваў тое-сёе з Кур’ана. Напрыклад, гэта: “Не будзьце падобнымі на тых, хто забыўся пра Бога, а Бог зрабіў так, што яны забылі саміх сябе”. Асे�ўшы на беларускай зямлі, татары не прасілі для сябе нейкіх прывілей, але і не лічылі сябе ніжэй за іншых. А захавацца ім дапамагла рэлігія. Вось чаму стала важнай падзеяй закладка каменя ў падмурак мячэці, якая пабудуецца ў Мінску, і макст якой красаваўся ў прэзідэнту.

Паміж афіцыйнымі віншаваннямі прэзідэнта РБ, расійскага



Мінск. Тэатр музычнай камедыі. 29 лістапада.
Прэзідым урачыстага сходу, прысвечанага
600-годдзю асадніцтва татараў на Беларусі.
Фота І.Лошака.

міністра і Уладыкі Філарэта (усе былі агучаны іншымі асобамі — У.Замяталіным, В.Лашчыліным, А.Алешкам) хораша прагучала выступленне кіраўніка дэлегацыі, прэм'ер-міністра Татарстана Ф.Мухаметшына. Вядомы як чалавек прагрэсіўных поглядаў, інтэлектуал і прыхільнік рэформаў, ён паказаў і сваю абазнанасць у гісторыі беларускіх татар. Выказаўшы падзяку кіраўніцтву РБ за дзяржаўны ўзвонень святкавання (у падарунак прывезены дыван з выявай Казанскага крамля), прэм'ер-міністр пазнаёміў прысутных з сённяшнім днём рэспублікі, якая сёлета адзначыла сёмыя ўгодкі дэкларацыі аб суверэнітэце. За кароткі час Татарстан набыў рэальная права і пайнамоцтвы, займеў дыпламатычныя прадстаўніцтвы ў ЗША, Францыі, Турцыі і многіх іншых краінах свету. Спынены спад вытворчасці, поўным ходам ідзе канверсія, сёлетнія ўраджай збожавых лепшыя, чым на Кубані, мінімальны заробак у чатыры разы большы, чым у цэлым па Расійскай Федэрацыі, праводзіцца ў жыццё ідэя сацыяльна зарыентаванай рынковай эканомікі. Асцярожнасць у правядзенні рэформаў збліжае насы народы, заўважыў высокі госць.

З іншых выступленняў, якія прагучалі, — старшыні выканка-

ма Сусветнага кангрэсу татар, пасла Турцыі ў РБ, прадстаўнікоў татарскіх дыяспар Літвы і Польшчы — яскрава вынікала, што вялікі князь Вітаўт у свой час не памыліўся, запрасіўшы воінаў хана Тахтамыша на службу ў ВКЛ.

На заканчэнне голосам Левітана лідэр беларускіх татар зачытаў зварт да нашчадкаў будучага тысячагодзя. Там былі і такія слова: “Адраджайце і беражыце рэлігійныя і культурныя традыцыі, вынішчайце паасткі саперніцтва, мацуйце дружбу з усімі народамі і канфесіямі”. Наконт саперніцтва сказана выдатна, нас нічому падобнаму, здаецца, не вучылі.

Паміж урачыстай часткай і канцэртамі удзельнікі сходу частаваліся нацыянальнымі печывамі, аглядалі шматлікія выставы, слухалі народныя мелодыі, дзяліліся навінамі і ўражаннямі. У гэтай бочцы мёду была толькі адна лыжка дзёгцю: мова народа, з якім за 600 год зрадніліся татары, на ўрачыстым паседжанні чамусыці аказалася забытай.

(З газеты “Літаратура і мастацтва”, № 49 ад 5 снежня 1997 г.)

ГЭТАГА ВЕЛЬМІ ДОЎГА ЧАКАЛІ. МОЖА, 600 ГОД

Вечарам 29 лістапада ў зале мінскага Тэатра музычнай камедыі знайсці хоць адно свабоднае крэсла было немагчыма. Прыйзняты настрой, што суседнічаў са спакойнай годнасцю, ствараў ту юнуючую аўру, што нябачна ахутвала прысутных: татары ўрачыста адзначалі 600-годдзе пасялення на землях Беларусі. Адказнасць моманту адчувалі ўсе удзельнікі сходу: і паважныя старыя, і вёrtкія, цікаўная дзяцява. Можа таму, што, як сказаў пажылы мінчанін з ордэнскімі планкамі на грудзях, былы вайсковец Фазым Нугуманаў: “Гэтага вельмі доўга чакалі”. Чакалі, вядома, не толькі юбілейных урачыстасцей, у першую чаргу — прызнання на самым высокім узроўні несумненых заслуг народа ў жыцці краіны, што стала для многіх пакаленняў татар не другой радзімай, а проста — Радзімай. Нездарма пасол Турцыі Тансу Акандан так і сказаў: “Да бела-

рускіх татар зусім не падыходзіць слова “дыяспара” ці паняще “нацыянальная меншасць”, яны — самыя што ні на ёсць сапраўдныя, карэнныя жыхары зямлі беларускай”. Што ж, збоку заўсёды лепш відаць. Ды ніхто, уласна, і не збіраецца спрачацца з паважаным спадаром паслом, таму што яго слова абсалютна справядлівыя.

Многія ў той вечар прыйшлі ў тэатр разам з дзецьмі: няхай глядзяць, слухаюць — ім жа працягваць далей няпростую справу адраджэння. Цяжка сказаць, ці ўсе, хто сядзеў у той дзень у зале, разумелі і гаварылі па-татарску, але тое, што татарская культура на Беларусі не загінула, змагла прайсці скрозь шэсць стагоддзяў і захаваць імпульс для далейшага ўдасканалення, — відавочна. Адным з пацвярджэнняў таму стала выступленне на вечары нацыянальных самадзейных мас-такіх калектываў. Гродзенскі ансамбль “Кубалягем” (“Матылён”) вабіў маладосцю многіх сваіх удзельнікаў, дзе было нямала вясёлых хлопчыкаў і дзяўчынак 8 — 10 гадоў, якія з захапленнем танцевалі і спявалі нацыянальныя песні. Увогуле, як падкрэсліла кіраўнік ансамбля Г. Весніна, работа з татарскай моладдзю ў Гродне вядзеца досьць актыўна: акрамя нацыянальнага мастацтва, юнакоў і дзяўчын знаёмяць з гісторыяй народа, рэлігійнымі традыцыямі.

Сучаснаму развіццю татарскага этнасу ў Беларусі ў значнай ступені садзейнічала і, несумненна, будзе садзейнічаць далей міжканфесійная згода ў краіне, адсутнасць рэлігійнай варажасці. Ва ўрачыстам сходзе прыняў удзел прадстаўнік праваслаўнай царквы, які перадаў татарам-мусульманам прывітанне ад Патрыяршага Экзарха, Мітрапаліта Філарэта. Падкрэслівалася асаблівая важнасць узаемаразумення хрысціян і мусульман для дабрабыту ўсіго грамадства.

На свяце прысутнічала таксама нямала гасцей з іншых краін: прэм'ер-міністр Татарстана Фарыд Мухаметшын, прадстаўнік Сусветнага кангрэсу татар Індус Тагіраў, пасол Расіі Валерый Лашчынін, старшыня таварыства “Татары Літвы” Рамуальдас Макавяцкас, старшыня мусульманскага аб'яднання ў Польшчы Ян Сабалеўскі. Музей нацыянальнай культуры з Казані прывёз невялікую мастацка-гістарычную выставу, якая была разгорнута ў адным з фое тэатра — жывапісныя палотны,



Заключны акорд святочнага канцэрта.

*Выступае прэзідэнт беларускага згуртавання татар-мусульман
“Аль-Кітаб” Абу-Бекір Шабановіч*

творы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Але найбольшую цікаласць у прысутных выклікаў стэнд, дзе былі прадстаўлены матэрыялы пра славутыя татарскія роды, чые карані паходзяць з глыбінь беларускіх, польскіх і літоўскіх зямель. Карыцкія, Бяганская, Багдановічы, Палтаржыцкія, Шагідзевічы, Талькоўскія, Кінскія, Шыманоўскія — многія з гэтых імёнаў пачасна і з годнасцю ўвайшлі не толькі ў татарскую, але і беларускую гісторыю. Цікава, што сярод удзельнікаў сходу знайшліся сваякі некаторых з пералічаных славутых родаў.

...У канцы вечара твар беларускага муфтэя І.Александровіча па-сапраўднаму свяціўся ад шчасця: поўнасцю выканана разлічаная амаль на год праграма юбілейных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 600-годдзя, закладзены камень на месцы будаўніцтва новай мінскай мячэці, на святкаванне прыехала шмат гасцей з самых розных мясцін. І, што асабліва натхніла Ісмаіла Мустафавіча, — ва ўсіх арганізацыйных клопатах татарскай абшчыны вялікую дапамогу аказаў Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцей, беларускі ўрад, Прэзідэнт

краіны даслаў шаноўнаму сходу, усім татарам Беларусі сваё віншаванне, пажаданне поспехаў. І такая ўвага з боку ўлад — заканамерная. У сваім выступленні Прэзідэнт нацыянальнага аб'яднання татар-мусульман “Аль-Кітаб” А.-Б.Шабановіч сказаў: “Мусульманін той, чый язык і рукі нікому не прыносяць шкоды”. Як сведчыць сучаснае жыццё і шматвяковая гісторыя, беларускія татары цалкам адпавядаюць такому вызначэнню.

Галіна Уліцэнак.

*(З газеты “Голос Радзімы”,
№ 50 ад 11 снежня, 1997 г.)*

УГОДКІ ХАНА ТАХТАМЫША

У Мінску 600-годдзе пасялення татараў у Беларусі адзначалася на высокім узроўні і было звязанае з візітам прэм'ер-міністра Татарстана Фарыда Мухаметшина. Афіцыйная супрэчча татарскай дэлегацыі з А.Лукашэнкам была сухой і пратакольной: тром прадстаўнікам татарскай абшчыны Беларусі слова не далі. Праўда, А.Лукашэнка паабяцаў, што калі яму давядзенца з наведаць з візітам Казань, дык ён возьме кагонебудзь з іх з сабой. Слабая надзея.

Адбыліся і цікавейшыя імпрэзы — у Доме ветэранаў сабраўся выканкам Сусветнага кангрэсу татараў, быў урачысты вечар у тэатры музкамеды і мітынг пры закладцы каменя будучай мячэці на вул. Грыбаедава, на месцы зруйнаваных татарскіх могілак у Мінску. Па просьбе татараў малая вулічка Вілейская, што знаходзіцца побач, перайменавана ў Татарскую. Дарэчы, сённяшні праспект Машэрава называўся калісьці Вялікай Татарскай вуліцай, а насупраць цяперашняга бара гасцініцы “Юбілейная” стаяла мячэць, якую пабудавалі ў 1900 годзе. Пасля зniшчылі яе мінарэт, у 1949 г. там размясцілі клуб ДТСААФ, а ў 1962 г. мячэць была канчаткова зруйнаваная.

Новая мячэць па плошчы будзе ўдвай меншай за разбураную — усяго 12 на 12 метраў. Будаваць яе бярэцца Дабрачынны фонд ратавання татарскай духоўнай спадчыны, які знаходзіцца ў Маскве і які ўжо збудаваў каля дзясятка мячэцяў.



Мінск, 29 лістапада 1997 г. Урачыстая закладка каменя пад будаўніцтва мячэці

Трэба адзначыць, што татары на беларускіх землях пачалі сяліцца з першай паловы XIV стагоддзя. Аднак 600 гадоў таму адбылася досьць важная падзея, юбілей якой якраз і адзначалі. Былы хан Залатой Арды Тахтамыш вымушаны быў уцячы ў Вялікае Княства Літоўскае. Вялікі князь Вітаўт пасяліў яго ў Лідскім замку. У 1397 годзе Вітаўт разам з Тахтамышам разбіў пад горадам Азовам мангола-татарап, прагнаўшы іх да ракі Волгі. Пры гэтым у палон было ўзята некалькі татарскіх улусаў (селишчаў), якіх перасялілі на беларускія землі. Тут яны засталіся і жывуць вось ужо сёмае стагоддзе.

Сяргей Максімовіч.

(З газеты "Народная воля", № 219 ад 9 снежня 1997 г.)

ТОРЖЕСТВА НЕ ПОМЕШАЛИ ДЕЛЕГАЦИИ ТАТАРСТАНА ЗАНЯТЬСЯ ДЕЛОМ

"Я бываю во многих странах, встречаюсь с представителями татарских диаспор на их территориях и могу совершенно искренне сказать, не обижая другие государства и их народы, что такое доброжелательное отношение, дружбу, взаимную поддержку и понимание коренной нации в отношении национальных меньшинств, как в Беларуси, редко где увидишь, — заявил премьер-министр Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в интервью корреспонденту "СБ". — Беларусь чуть ли не единственная бывшая республика СССР, чья постсоветская история абсолютно не омрачена какой бы то ни было межнациональной или религиозной рознью".

Делегация Республики Татарстан находилась в Минске с 27 по 29 ноября по приглашению белорусского правительства и татарской диаспоры. Один из главных поводов визита — участие в торжествах, посвящённых 600-летию поселения татар на белорусской земле. Пожалуй, наиболее ярким мероприятием в рамках исторического юбилея стала закладка первого камня в фундамент соборной мечети в Минске. Символично, что городские власти отвели для строительства место в бывшей татарской слободе, где раньше компактно проживали представители этой нации. Кстати, одна из улиц, прилегающих к стройке, в канун празднеств переименована в Татарскую.

Начала строительства мечети в столице белорусские татары ждали давно. Но, как нередко бывает в наше время, не хватало средств. Проект, предоставленный Московским фондом развития татарского духовного наследия, требует порядка 1,5 млн. долларов. На первом этапе его финансирование берёт на себя фонд. Представители татарской диаспоры уверены, что в течение 1998 года мечеть будет построена.

Несмотря на праздники, в ходе визита делегации из Татарстана рассматривались и конкретные аспекты делового сотрудничества с Беларусью. "Есть соглашение от 1992 года, и мы с премьер-министром Беларуси отработали вопро-

сы его дальнейшей реализации", — отметил Фарид Мухаметшин. Вместе с тем он не раз во время визита отмечал, что сотрудничество может быть гораздо активней и полезней. "С 1992 года объёмы экономических взаимоотношений Татарстана и Беларуси растут. Растёт и товарооборот. Но пока все эти мероприятия не отвечают уровню наших возможностей". По словам Фарида Мухаметшина, рынок Татарстана весьма восприимчив для белорусских производителей сельскохозяйственной техники, продукции деревообработки, обоев, керамики, строительных и отделочных материалов. При приемлемых условиях закупки этой продукции могут быть весьма объёмными.

С белорусской стороны, по словам премьер-министра Татарстана, обозначился интерес к поставкам татарской нефти на наши перерабатывающие заводы. "Даже если учитывать, что рынок нефти в Беларуси косвенно монополизирован несколькими компаниями, всё равно ваши заводы загружены не более чем наполовину". По мнению г-на Мухаметшина, возможность поставки сырой нефти из Татарстана в Беларусь сегодня есть. Необходимо прояснить лишь некоторые детали, в частности, связанные с налогом на добавленную стоимость. Достигнута договорённость о создании в обоих правительствах специальных рабочих групп.

Отвечая на вопрос о возможных проектах сотрудничества, Фарид Мухаметшин сообщил, что в делегацию не случайно включены директора крупнейших промышленных предприятий Татарстана, в основном работавшие с Беларусью до распада Союза. Сделано это по просьбе белорусской Торгово-промышленной палаты. Премьер-министр высоко оценил результаты деловых встреч: "К моему удовлетворению, директора работали очень активно, развернув целую договорную компанию на 1998 г.".

Что касается формы сотрудничества, то белорусская сторона предложила пойти по пути совместного инвестирования и создания совместных предприятий на своей территории. Однако у гостей несколько иной подход. "Я предложил подумать, на чьей территории будет целесообразней их зарегистрировать с точки зрения общих условий работы и

налогообложения, в частности. Может, выгодней это делать вообще в третьей стране". По словам Фарида Мухаметшина, это предложение было воспринято и оговаривалось во время встречи с министром внешних экономических связей Беларуси Михаилом Мариничем.

В целом г-н Мухаметшин высоко оценил итоги визита. Прежде всего он высказал удовлетворённость тем, что воочию познакомился с нашей республикой, тем более, что до регионов России, по словам премьер-министра Татарстана, не всегда доходит полная правдивая информация о жизни стран Содружества. "Мы сделали вывод, что Беларусь живёт в созидающем режиме. И пока жёсткое государственное управление в условиях переходного периода себя оправдывает. Во многом это объединяет наши республики, поскольку осторожный и взвешенный подход к реформированию экономики свойствен руководству Татарстана также, как и белорусскому", — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Дмитрий Крыт.
(З газеты "Советская Белоруссия" ад 2 снежня 1997 г.)

К ИСТОКАМ

600-летию поселения татар на земле Беларуси было посвящено торжественное собрание, которое прошло в минувшую субботу, 29 декабря 1997 года в театре музыкальной комедии. Праздничная атмосфера царила здесь до самого позднего вечера. И во время поздравления друзей, приехавших из Татарстана, других регионов России, Турции, Польши, Литвы, Украины... И на концерте, давшем возможность гостям и хозяевам ещё раз почувствовать прелест национальных татарских песен и танцев.

В фойе театра была размещена выставка произведений художественной графики, декоративно-прикладного искусства. Авторы работ — представители Татарстана и Беларуси. Здесь же шла продажа журнала "Байрам", других изданий, что вы-

пускает общество татар-мусульман "Аль-Китаб", действующее в Беларуси...

(З газеты "Вечерний Минск" от 2 снежня 1997 г.)

TATARS' ANNIVERSARY CELEBRATED

On 29 October, the 600th anniversary of Tatars' settlement in Belarus was celebrated in Minsk. A special delegation from Tatarstan headed by Prime Minister Farid Mukhametshin took part. There is a decision to build a mosque on Tatarskaya street in Minsk.

(*"Minsk News"*, december 2, 1997)

НЕВЯДОМЫ ЛЁС ВАРШАУСКАГА ИМАМА

Документы і матэрыялы

(Працяг. Пачатак гл.: "Байрам" №№ 3, 4 / 1996 г. і №№ 1, 3 / 1997 г.)

лл. 46 - 61

Протокол допроса обвиняемого Вороновича Али Самуиловича от 6 февраля 1941 г. Допрос начал в 0 ч. 35 м.

Вопрос: На допросе от 4 февраля 1941 г. Вы показали, что принимали участие на собраниях, проводившихся участниками контрреволюционной организации "Идель-Урал", на которые приглашались, как служитель религиозного мусульманского культа г. Варшавы. Для какой цели вы приглашались на эти собрания?

Ответ: Очевидно с целью использовать меня по контрреволюционной работе среди мусульман, проживающих на территории б. Польши. Но я активного участия в данном направлении не принимал, и никакой работы, направленной против Советского Союза не проводил, и измышления участников и руководителей организации "Идель-Урал" и крымской татарской эмиграции, которые по существу направляли свою работу с организацией "Идель-Урал" в отношении отторжения ряда

территорий от Советского Союза и создании там самостоятельного буржуазного государства считал нереальными.

Вопрос: Прекратите лгать?

Ответ: Я не лгу.

Вопрос: Какие функции вы выполняли, бывая на собраниях участников контрреволюционной организации "Идель-Урал"?

Ответ: Никаких функций я не имел и бывал на них по приглашению как гость.

Вопрос: Вы говорите неправду, являясь муллой и одним из руководителей контрреволюционного мусульманского движения, проводили активную работу среди мусульман, направленную против Советского Союза.

Ответ: Нет, активной работы против Советского Союза я не проводил, за исключением, как я уже показал, постоянного участия на собраниях представителей контрреволюционных мусульманских организаций, на которых действительно обсуждались вопросы борьбы против Советского Союза.

Вопрос: Чем же вы занимались на подобных собраниях?

Ответ: Просто присутствовал. Правда, при церемонии на могиле неизвестного солдата прочитал молитву.

Допрос окончен в 6 ч. 6. 02. 1941 г.
Записано с моих слов верно, мне прочитано. А. Воронович.

Протокол допроса обвиняемого Вороновича Али Самуиловича от 7 февраля 1941 г. Допрос начал в 2 часа.

Вопрос: Кто приглашался на церемонии, проводимые участниками организации "Идель-Урал" и эмиграции крымских татар?

Ответ: Представители различных организаций.

Вопрос: Каких организаций?

Ответ: Всех организаций, представители которых принимали участие на данных церемониях, я не знаю. Знаю, что были представители от эмигрантов грузин, казанских татар — "Идель-Урал", крымских татар, польских татар, от каких-то организаций украинцев и поляков, а так же от организации

"Идель-Урал" были представители из Финляндии и Турции.

Вопрос: В частности, кто из представителей данных организаций принимал участие на церемониях?

Ответ: От казанских татар — руководитель организации "Идель-Урал" Аяз Исхаков, проживавший большую часть времени в Берлине; Эксанов Зарыф — музейный мусульманской религии, вернее мой помощник — помощник муллы — житель г. Варшавы и его сыновья Абубекер, Дэлн; брат Эксанова — Эксанов Гафур, тоже житель г. Варшавы; торговец в г. Варшаве Мухомеджан и ряд других мусульман, проживающих в г. Варшаве; Фазлеев Асфандияр со своими сыновьями. Из Вильно был Вайсев — не знаю его имени, в возрасте лет около 30, от казанских татар, в то время учился в Варшавском восточном институте; Шинкевич Эдигей. От новогрудских татар представителем был Мицкевич Ибрагим, последний в возрасте около 40. Из Слонима Чайнский-Янович, не знаю его имени, майор кавалерии б. Польской армии, а также принимал участие Кричинский, в отношении которого я говорил на предыдущих допросах. От крымских татар был руководитель эмигрантской организации, доктор Абдулах Зигни, а также было много приезжих, но я их лично не знаю, а также не знаю, откуда они приезжали. От организации эмигрантов Азербайджана был Мирзобала, не знаю его имени, житель г. Варшавы, не знаю его роли в организации, от остальных организаций представителей не знаю.

Принимали также участие генеральный секретарь Варшавского восточного института, профессор Гурко Ольгерд и редактор польско-украинского бюллетеня Бунчиковский, не знаю его имени, инициалы при подписи всегда ставил — В.Л. — последний принимал участие на данных церемониях от польской организации "Прометэуш", активно выступали на данных собраниях и целый ряд других, до 400 — 500 человек.

Вопрос: Что входило в задачи организации "Прометэуш" — "Прометей"?

Ответ: Это польская организация, которая объединяла все контрреволюционные организации, в частности, насколько мне помнится "Идель-Урал" и другие эмигрантские организации с целью создания единого блока этих организаций для

борьбы против Советского Союза.

Вопрос: Следовательно, на проводимых церемониях контрреволюционных эмигрантских мусульманских организаций принимал участие актив последних?

Ответ: Да, так.

Вопрос: Какие конкретно вопросы обсуждались по вопросам борьбы против Советской власти?

Ответ: В основном все выступления были направлены с призывом к объединению всех контрреволюционных мусульманских эмигрантских организаций для борьбы против Советского Союза за отторжение ряда территорий и создание там самостоятельного буржуазного государства. Для крымских татар — крымской территории, азербайджанцам — Закавказья, а казанским татарам — Поволжья — территории между Волгой и Уралом. Присутствующие от организации эмигрантов петлюровцев-украинцев высказывали свои стремления о завоевании от Советского Союза Украины.

Вопрос: Почему же вас приглашали на данные собрания?

Ответ: Как служителя мусульманского религиозного культа.

Вопрос: Для чего?

Ответ: Полагая найти во мне своего единомышленника.

Допрос окончен в 6 ч. 7.02.1941 г.

Записано всё с моих слов верно, мне прочитано. А. Воронович.

Протокол допроса обвиняемого Вороновича Али Самуиловича от 7 февраля 1941 г. Допрос начал в 23 ч. 40 м.

Вопрос: Принимая участие на собраниях, проводимых представителями контрреволюционных эмигрантских организаций мусульман, как единомышленник последних, что входило в вашу задачу по проведении среди мусульман контрреволюционной работы, направленной против Советского Союза?

Ответ: Единомышленником контрреволюционного элемента эмигрантов из мусульман я не являлся. Как я уже показал, принимал пассивное участие на церемониях, на которых действительно обсуждались вопросы борьбы против Советского Союза.

Вопрос: Почему в вашем присутствии обсуждались такие

вопросы?

Ответ: Эти вопросы обсуждались не только в моём присутствии. Кроме меня, как я уже показал, на данных собраниях присутствовало целый ряд других.

Вопрос: К вопросу в отношении других мы ещё вернёмся. Расскажите, почему вы приглашались на собрания, на которых обсуждались вопросы борьбы против Советского Союза?

Ответ: Я приглашался на данные собрания как служитель мусульманского религиозного культа. Но и безусловно с целью использовать меня по проведению контрреволюционной работы среди мусульман, направленной против Советского Союза.

Вопрос: Почему именно вас приглашали с целью использования по проведению контрреволюционной работы?

Ответ: Как человека, в котором имели ввиду найти поддержку.

Вопрос: Почему?

Ответ: Не знаю почему. Даже не могу точно сказать, какую они имели ввиду получить от меня поддержку, поскольку в религиозной моей поддержке они не нуждались.

Вопрос: Почему же на предыдущих допросах вы пытались утверждать, что приглашались на данные собрания только как служитель культа мусульманской религии?

Ответ: Просто на данных собраниях я присутствовал как гость.

Вопрос: Чем вы объясните противоречивость своих ответов? Вы же показали, что приглашались на собрания, как предполагаемый единомышленник контрреволюционного элемента с целью использования вас по проведению контрреволюционной работы среди мусульман, направленной против Советского Союза. Сейчас отвечаете, что на собраниях присутствовали как гость?

Ответ: Я просто запутался. На собрания меня приглашали, безусловно, как служителя религиозного культа мусульман, с целью использования по проведению контрреволюционной работы среди мусульман, направленной против Советского Союза. Возможно, даже считали участником своей организации, но я не имею в своём сознании такого убеждения, чтобы

принимать участие в какой-либо контрреволюционной организации.

Вопрос: Почему же тогда вас могли считать участником организации?

Ответ: Я оговорился. Не считали меня своим участником, а, возможно, предполагали во мне будущего члена своей контрреволюционной организации.

Вопрос: Как это могли предполагать в лице вас будущего участника контрреволюционной организации, тогда как вы являетесь одним из её руководителей?

Ответ: Это я отрицаю. Не только руководителем, я даже себя не считаю участником контрреволюционной организации.

Вопрос: Не являясь участником контрреволюционной организации, могли ли вы присутствовать на собраниях участников последней?

Ответ: Да, мог бы, потому что кроме непосредственных участников эмигрантских организаций на собраниях принимали участие и сочувствующие или симпатизирующие ей.

Вопрос: Но ведь вы на собраниях принимали участие не как симпатизирующий или сочувствующий, а как один из руководителей организаций?

Ответ: Нет. Руководителем, а так же и участником я не являлся. По своему положению, как служитель религиозного мусульманского культа, я должен был присутствовать на данных собраниях от татар, проживающих на территории б. Польши, т.е. г. Варшавы.

Вопрос: Почему вы должны были присутствовать от всех татар, проживающих на территории Варшавы, тогда как это собрание не являлось от всех татар, а контрреволюционных эмигрантских организаций?

Ответ: По своему положению я не мог не принимать участия на данных собраниях, являясь служителем религиозного культа г. Варшавы. Поскольку бывшее польское правительство было в контакте с деятельностью данной организации, т.е. организации "Прометэуш" ("Прометей"), которая объединяла все эмигрантские формирования, направлявшие свою деятельность против Советского Союза и поддерживало их матери-

ально.

Допрос окончен в 6 ч. 8.02.1941 г.

Записано всё с моих слов правильно, мне прочитано. А. Воронович.

З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ

Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году з збору Нацыянальнага музея Літоўскай Рэспублікі ў Вільні. — Нью-Ёрк, 1995

У 1997 г. Татары Беларусі (а таксама Літвы і Польшчы) адзначаюць 600-годдзе пасялення сваіх продкаў на землях былога Вялікага Княства Літоўскага.

Доўгі час яны жылі асобнымі паселішчамі, захоўвалі свае звычаі, абрады, культуру, веру. З XVI ст. вядомыя татарскія рукапісныя кнігі (кітабы, кіцёбы, аль-кітабы), напісаныя на тагачаснай беларускай мове арабскай графікай. Такія кнігі былі амаль у кожнай татарскай сям'і: яны перапісваліся, дапаўняліся і перадаваліся ў спадчыну. Беларускія татары карысталіся арабскай графікай, алфавіт якой налічваў 46 літар, што нярэдка дазваляла больш дакладна перадаць фанетычныя асаблівасці беларускай мовы, чым пры выкарыстанні кірыліцы ці лацінкі.

Сярод помнікаў пісьменства беларускіх татараў прыкметна вылучаецца рукапісны «*Турэцка-беларускі размоўнік 1836 году*». Упершыню ён выдадзены ў 1995 г. У Нью-Ёрку, дзе ў прадмове Галіна Александровіч-Мішкінене і Сяргей Шупа слушна адзначаюць, што гэты слоўнік «можна лічыць адною зь першых лексыкаграфічных працаў у гісторыі новай беларускай мовы».

Упершыню слоўнік быў апісаны (кароткая харкторыстыка, узоры тэкstu) А. Антановічам у манографіі «Беларускія тэксты, напісаныя арабскім пісьмом, і іх графіка-арфаграфічная сістэма» (Вільнюс, 1968, на рус. мове). Як лічыць даследчык, слоўнік быў створаны Мустафой Шагідзевічам не раней за 1836 год у Слоніме.

Слоўнік меў прыкладны характар і прызначаўся для ака-

зання практычнай дапамогі чалавеку. У ім каля 1000 лексічных турэцка(татарска)-беларускіх адпаведнікаў, якія падаюцца тэматычна: чалавек і часткі цела, адзенне, харчаванне, посуд, прадметы побыту, знаёмства, прывітанні, сельскаягаспадарчая праца, жывёльны свет і паляванне і г.д. Матэрыйялы такой разнастайнай тэматыкі дазвалялі атрымаць звесткі пра сацыяльныя і эканамічныя ўмовы жыцця беларускіх татараў, пра харктор якіх дзеянасці. Са слоўніка даведваемся, што 160 гадоў таму ва ўжытку былі чаравікі, боты, шапка, гармолка, кашула, гузик, ремен, сукно; торбе, кошик, бочка, сакера, цвік; спажывалі сливи, груши, яблуки, орехи, перец, капусту, цибулю, моркву, масло і ализу (было б добра, каб і сёння адрознівалі масла і алей), цукер; вырошчвалі ўчмен, авос, жито, гарох, боб...

У слоўніку значная ўвага надаецца такой прыроднай з'яве, як даждж. Пададзім асобныя выразы ў той паслядоўнасці, у якой яны ідуць у слоўніку. Кепска, калі «нена дажджу», калі «бог дешчу не дай», але кепска і тады, калі пасля дажджу «балото стало». Чалавек бачыць «хмурнай небо в той старане где зонце», з якога можа «йци велиki доіч» або «мали доіч». Але можа здарыцца, што даждж «суди не пойдзе», ён «бокам пашов», «нас не намачив», «трохо пакратив». Бяды, калі даждж «нам збожко намачив», і яно «од даіджу пагнило». Каб гэтага не здарылася і каб можна было сказаць «наша сухойо», трэба, калі «доідж находзиц», браць граблі, якія «он там кале воза бліско лежац», і ратаваць збожжа. А калі нехта забыў узяць вяроўку, якой увязваюць воз, яму можна сказаць «йаки ты дурні».

А вось як апісваецца ў слоўніку навальніца: «йакай вели-кай маланка», «всуди стало видно ѹак в дзен», «յак моцно гри-миц», «тагды ѹа сбалахавсе», «таки доіч шішов», «прайци не-можна», «залив доіч», «йечче будзе», «вади много»...

У іншых раздзелах — не меншае моўнае багацце. Пры сустрэчы пытаюць «што чувац новага», за столом кажуць «садай за стол», «будзем ѿесци», «хлеба дай», «крупник дай», «ици падайев»; падарожніку рабяць «у вос запрагай кан», «на дарогу ѿец», «не бавсе», «паволи ціпер», «дадому ѿец» і па-філасофску дадаюць «յак будзе так будзе»; развітваючыся, жадаюць «յо-здаров», «бувай здаров», «здаров сабе ѿец», «ічеслива дарога»...

Слоўнік — гэта не мастацкі твор, але гартаеш яго — і пе-рад вачыма паўстаюць яркія малюнкі сялянскай працы і побыту, гучыць сакавітая народная мова.

“Турэцка-беларускі размоўнік” быў складзены ў Слоніме, і таму, натуральна, яго беларуская частка адлюстроўвае асаблівасці гродзенска-баранавіцкай групы гаворак паўднёва-заходняга дыялекту з уласцівымі ім паланізмамі. Але на страницах слоўніка зафіксаваны разнастайныя моўныя з’явы, хакратэрныя для беларускай мовы наогул.

Выразы накшталт “*дождж находзіць*”, “*бокам пайшоў*”, набыўшы пэўную ўстойлівасць, ужываюцца сёння ў дыялектнай і літаратурнай мове і маюць варыянты “*хмара находзіць*”, “*навальніца находзіць*”; “*хмара бокам пайшла*”, “*навальніца бокам пайшла*”, што адлюстравана ў “Глумачальным слоўніку беларускай мовы”: *I вось найшла навальніца, паваліся дрэвы* (*М.Лынкоў*); *Найшла хмара, вакол пацымнела, закапаў дождж* (*І.Дуброўскі*); *I тады зрабілася ясна — хмара пройдзе бокам* (*У.Карпаў*).

Пытальныя сказы з часціцай *ци* — выразная сінтаксічная асаблівасць сучаснай беларускай мовы. Звярнуўшыся да слоўніка, пераконваемся: на пачатку XIX ст. Такія сказы — тыповая з’ява: “*ци падіев*”, “*ци салоткі (мёд)*”, “*месца парожнага ци нима*”, “*ци нима чалавека што па руску умеіе*”.

Беларускія татары сёння — гэта толькі 0,12 % ад насельніцтва рэспублікі. Пра лёс і культуру свайго нешматлікага народа клапоціцца згуртаванне татараў-мусульман на Беларусі “Аль-Кітаб”. Дзякуючы яго намаганням у квартальніку “Байрам” з 1991 г. друкуецца беларуска-крымскататарскі слоўнік Ісмаіла Меметава, які прадаўжае лексікаграфічную працу, пачатую ў XIX ст. Мустафой Шагідзевічам.

Тамара Трыпуціна.

У МУСУЛЬМАНАЎ ЛІВІ

Гістарычная даведка

Лівія, Сацыялістычная Народная Лівійская Арабская Джамахірія (араб. Аль-Джамахірія аль-Арабія аль-Лібія аш-Шаабія аль-Ішціракія). Лівія — дзяржава, якая знаходзіцца ў Паўночнай Афрыцы. Абмываецца Міжземным морам. На заходзе мяжуе з Тунісам і Алжырам, на поўдні — з Нігерам і Чадам, на паўднёвым-усходзе — з Суданам, на усходзе — з Егіптом. Плошча 1759,5 тыс. кв. км. Насельніцтва — звыш 5,6 млн. чалавек (даныя 1996 г.). Сталіца — г. Трыпалі. У адміністрацыйных адносінах тэрыторыя Лівіі падзелена на 46 муніципальных акруг.

Роль асноўнага закона ў Лівіі выконвае Дэкларацыя аб устанаўленні ўлады народа, прынятая 2 сакавіка 1977 г. на нечарговай сесіі Усеагульнага народнага кангрэса. У дэкларацыі сцвярджаецца аб стварэнні ў Лівіі “рэжыма прамой дэмакратыі”, аб тым, што народ ажыццяўляе свою ўладу праз нізавія народныя кангрэсы, народныя камітэты, карпаратыўныя (прафесійныя) аб'яднанні, а таксама праз Усеагульны народны кангрэс. Дэкларацыя аб'яўляе Свяшчэнны Кур’ан законам грамадства.

У мінулых стагоддзі Лівія была адным з аб'ектаў барацьбы агресіўных дзяржжаў. У 1551 годзе яна была захоплена Асманскай імперыяй. З пачатку XVII стагоддзя Лівій упраўлялі янычарскія дэі. У выніку італа-турэцкай вайны 1911 — 1912 гг. Лівія была фактычна ператворана ў італьянскую калонію. У гады II Сусветнай вайны, і асабліва ў пасляваенныя гады, узмацнілася барацьба лівійскага народа за незалежнасць. У лістападзе 1949 г. Генеральная Асамблея ААН прыняла рашэнне аб прадстаўленні Лівіі незалежнасці да 1 студзеня 1952 г. 25 снежня 1951 г. было абвешчана незалежнае Аб’яднанае Каралеўства Лівія (федэрацыя ў складзе правінцыі Кірэнаіка, Трыпалітанія, Фецсан), а яе каралём — Ідрис ас-Сендаі (Ідрис I). Але эканамічнае адсталасць краіны, панаванне ў эканамічным і палітычным жыцці буйных феадалаў, залежнасць Лівіі ад

імперыялістичных манаполій, захаванне на яе тэрыторыі замежных ваеных баз, ізаліванасць ад арабскага нацыянальна-вызваленчага руху выклікалі незадавленасць шырокіх слеў насельніцтва: інтэлігенцыі, армейскіх колаў, нацыянальнай буржуазіі. 1 верасня 1969 г. ў краіне адбылася рэвалюцыя: група афіцэраў — удзельнікаў арганізацыі “Свабодныя афіцэры юніаністы-сацыялісты” звергла манаархічны рэжым Ідрыса I. Лівія была абвешчана Лівійскай Арабскай Рэспублікай. Уся паўната ўлады перайшла да Савета рэвалюцыйнага камандавання (СРК) на чале з Муаммарам Кадафі. У першых афіцыйных заявах СРК падкрэслівалася, што капіталістичны шлях развіцця непрымальны для Лівіі. У наступных дэкларацыях быў абвешчаны лозунг стварэння “грамадства дабрабыту і справядлівасці” на прынцыпах “свабоды, ісламскага сацыялізму, сацыяльнай справядлівасці і адзінства”.

У 1970 годзе былі ліквідаваныя замежныя ваенныя базы, размешчаныя на тэрыторыі Лівіі. Лівія праводзіць палітыку, накіраваную супраць каланіялізму і імперыялізму, актыўна ўдзельнічае ў дзеянасці Руху недалучэння. Лівія з'яўляецца членам ААН (з 1955 г.), ЛАГ, ААА, АПЕК, Арганізацыі Ісламская канферэнцыя. Дыпламатычныя адносіны з СССР былі ўстаноўлены ў 1955 годзе. У наступныя гады паміж Лівіяй і СССР быў заключаны шэраг пагадненняў аб эканамічным, навукова-тэхнічным, гандлёвым і культурным супрацоўніцтве.

Грамадзянін Лівіі Абдул-Набі, які вучыўся на Беларусі і закончыў Белдзяржуніверсітэт, а затым абароніў кандыдацкую дысертацыю, даволі добра за гэты час пазнаёміўся з проблемамі мусульман Беларусі ў сферы рэлігійнага адраджэння. Ён ведаў, як бывае трэба пабегаць, каб арганізаваць у Мінску звычайнае набажэнства ў святочны для мусульман дзень.

Для яго гэта было дзіўна, бо ў любой мусульманскай краіне ў гэтым пытанні няма проблем. Пяць разоў на працягу сутак з мінарэтам многіх мячэцяў раздаецца заклік вернікаў да малітвы — заходзь у любую бліжэйшую і маліся.

(Следы) ісламскія мячэці ў Беларусі. У цэнтры — мячэць ў Гомелі, на ёй відносяцца памежныя міністэрствамі ўніверсітэт і ўніверсітэтскія інстытуты. Уздоўж вуліцы Кіеўскай імя Кіеўскага інстытута філософіі і



Лівія, Трыпалі, мячэць.
24 снежня 1997 г.

шэнні гэтай арганізацыі і ў супрадаваженні ў якасці перакладчыка Абдул-Набі мы, г.зн. І.М. Александровіч і І.Б. Канапацкі, паехалі ў далёкую Лівію з надзеяй на дапамогу ў будаўніцтве мячэці ў Мінску.

Пасля атрымання запрашэння і білетаў на самалёт Мінск — Франкфурт-на-Майне — Мальта туды і назад, мы ўтрох 19 снежня 1997 г. выляцелі ў Франкфурт-на-Майне. Там прачакалі 18 гадзін на рэйс да Мальты (без выхаду з аэропорта, бо ў нас не было віз Германіі) і 20 снежня апоўдні апынуліся ўжо на Мальце (астраўная дзяржава, якая атрымала незалежнасць толькі ў 1964 г.; плошча 312 кв. км, насельніцтва 400 тыс. чалавек). Тут нас сустрэлі прадстаўнікі арганізацыі CAIM, аформілі візы Мальты і Лівіі, размисцілі ў гатэлі на паўдня. Нас прыемна здзівіла пасля беларускіх марозаў цёплае сонечнае надвор’е Міжземнамор’я, усяго ў 100 км. ад італьянскага вострава

Вось чаму наш брат у Ісламе Абдул-Набі рашыў дапамагчы мусульманам Мінска ў выкананні імі аднаго з галоўных патрабаванняў для кожнага мусульманіна — звяртанне да Вялікага Аллага ў малітве.

Абдул-Набі навёў контакты з дабрачыннай Сусветнай арганізацыяй — Ісламская місія (CAIM), штаб-кватэра якой размяшчаецца ў сталіцы Лівіі Трыпалі і якая дапамагае будаваць мячэці ў многіх краінах. Напрыклад, за некалькі дзён да нашага прыезду ў Лівію з дапамогай CAIM было завершана будаўніцтва вялікай і прыгожай мячэці ў сталіцы Нігерыі — Лагасе. Менавіта па запра-



*Сустрэча ў штаб-кватэрэ арганізацыі
Сусветная Ісламская місія.
Лівія, Трыпалі, 24 снежня 1997 г.*

Сіцылія і ў адлегласці 400 км ад афрыканскага берага Лівіі.

Вечарам мы селі на карабель і праз 17 гадзін плавання па Міжземным моры дабраліся да сталіцы Лівіі Трыпалі. Там гадзіннікі нам пераводзіць не давялося — лівійскі час гэтакі, як і ў Беларусі. Нас размісцілі ў прыгожым гатэлі, што недалёка ад прыстані і ад берага мора (а гэта ўжо было 21.12. 1997 г.), і мы прывялі сябе ў парадак пасля доўгай і даволі цяжкай дарогі (18-і гадзіннае чаканне ў Франкфурце, 17-і гадзінная вандроўка па моры). На наступны дзень, 22.12.1997 г., пачаліся сустрэчы і перамовы з адказнымі работнікамі Сусветнай арганізацыі — ісламская місія, пачынаючы ад яе презідэнта Мухаммада Ахмеда Шэрыфа, затым некалькі разоў сустракаліся з яго памочнікамі і іншымі адказнымі работнікамі CAIM. Мы пазнаёмілі гаспадароў са справамі нашага рэлігійнага аб'яднання, яго задачамі і проблемамі, з цяжкасцямі духоўнага адраджэння на першапачатковым яго этапе. Ад імя мусульман Беларусі перадалі прывітанні мусульманам Лівіі і іх лідару Муамару Кадафі, перадалі невялія памятныя падарункі — кніжачкі пра мячэці Беларусі, пра татараў Беларусі, значкі і блакноты, што былі зроблены з нагоды 600-годдзя пасялення татар на землях Беларусі.

У сваю чаргу мы атрымалі ў падарунак кнігі па Ісламу, у

тым ліку і пераклад Кур'ана, але ўсё на англійскай мове. Але не гэта было галоўнай мэтай нашых сустрэч на лівійскай зямлі. Галоўнае — гэта разуменне кіраўніцтвам CAIM нашымі праблемамі і цяжкасцей перыяду станаўлення, гэта давер нашым памінням у адраджэнні рэлігіі продкаў, гэта жаданне дапамагчы нам у адраджэнні.

I тут узнякла пытанне — якім чынам можна рэальна аказаць дапамогу мусульманам Беларусі?

Проста аддаць гроши (і немалыя) людзям, якіх бачаць у першы раз, нельга, бо па свеце блукае шмат такіх, якія просяць дапамогі нібы на святую справу, а выкарыстоўваюць яе зусім у іншых мэтах. Не зусім мэтанакіравана могуць быць выкарыстаны і гроши, пераведзеныя на грашовы разлік абшчыны. Таму найбольш прымальнym бачылася рашэнне, калі на месцы, у самім Мінску, будзе знаходзіцца давераная асоба ад дабрачыннай арганізацыі CAIM (як гэта было ў многіх краінах, дзе аказвалася падобная дапамога) і яна, сумесна з кіраўніцтвам рэлігійнага аб'яднання і абшчыны, накіроўвала б сродкі строга мэтанакіравана на будаўніцтва мячэці ці на іншыя мерапрыемствы па дамоўленасці бакоў.

I вось цяпер з нашага боку неабходна ўзгадніць з уладамі адкрыццё такога прадстаўніцтва ад дабрачыннай арганізацыі на час будаўніцтва мячэці. Гэта для нас цяпер першачарговая і важная задача.

Акрамя дапамогі ў будаўніцтве мячэці з лівійскага боку нам паабяцалі праз тое ж прадстаўніцтва дапамагчы ў забеспячэнні ісламскай літаратурай на рускай мове, у рэлігійнай адукацыі нашай моладзі — за кошт CAIM (па 3 чалавекі штогод), у правядзенні ў час канікул летніх мусульманскіх лагераў для моладзі на тэрыторыі Беларусі.

Усё гэта вельмі патрэбна для нашага адраджэння, бо ў перыяд жорсткага атэізму і другой сусветнай вайны мы панеслі вялікія матэрыяльныя і духоўныя страты.

Вярталіся дадому мы тым жа шляхам — праз Мальту і Франкфурт-на-Майне, але ў сувязі з тым, што гэта быў час каталіцкага Ражаства Хрыстова, то рэйс самалёта з Франкфурта на Мінск быў адменены і мы на суткі затрымаліся на Мальце. Але мы аб гэтым не шкадуем, бо яшчэ ўдалося больш паз-

наёміца з турыстычным востравам на Міжземнамор'ї. З Мальты мы вярталіся удвух — наш брат Абдул-Набі застаўся на радзіме. Настрой у нас быў неблагі, бо мы, апынуўшыся па волі лёсу ў асяроддзі наших братоў і аднадумцаў (мы маем на ўвазе адраджэнне Ісламу і духоўныя сувязі мусульман), адчулі іх падтрымку і ўзаемаразуменне.

З гэтым пачуццём мы і спадзяёмся ажыццяўіць даўно запланаваныя і прадугледжаныя нашымі Статутамі мерапрыемствы па адраджэнні мусульманскай рэлігіі беларускіх татар.

З гэтым пачуццём мы ўступаем у новае стагоддзе пасля даволі адметнага святкавання свайго юбілею — 600-годдзя асадніцтва нашага народа на зямлі Беларусі.

Усе свае думкі і надзеі мы ўкладаем на Усяышняга Аллага, на доўгачаканага спонсара і на ўлады краіны, ад якіх залежыць магчымасць адкрыцця прадстаўніцтва дабрачыннай арганізацыі ў Мінску.

Спадзяемся, што так і будзе, і мы, разам з усімі народамі Беларусі, будем упэйнена крочыць да духоўнага адраджэння кожнай асобы і ўсіх Беларусі.

*I. Александровіч,
I. Канапацкі.*

РАЗВІТАЛЬНАЕ СЛОВА НА ПАХАВАННІ І.І. МЕМЕТАВА

“Мы хороним Почётнага члена Белорусского объединения татар-мусульман, участника Великой Отечественной войны, кавалера боевых наград Советского Союза и Польши, подполковника Исмаила Исмаиловича Меметова.

Родился в Крыму в селе Буюк-Каралёз Бахчисарайского уезда в семье Исмаила и Момине 12 февраля 1916 года. В тяжёлом 1920 году умер отец, брат и сестра. Мать растила Исмаила и младшую дочь Зейнаб, умерла в Средней Азии, куда была сослана в 1944 году, в то время, как её сын, командир танковой роты, а затем батальона освобождал Беларусь, Прибалтику, Польшу, воевал на территории Германии.

Исмаил Исмаилович и его верная боевая подруга — жена



Анна Григорьевна воспитали трёх сыновей, дождались внуков.

Будучи оторванным от своей любимой родины — Крыма, Исмаил Исмаилович не забыл родной язык. Когда было создано объединение “Аль-Китаб”, он стал вести большую работу по ознакомлению белорусских татар с языком, историей и культурой крымских татар. За эту большую просветительскую работу ему первому было присвоено звание “Почётный член Белорусского объединения татар-мусульман “Аль-Китаб”.

*Спи спокойно до Судного Дня, наш дорогой учитель !!!
Ваш ученики.*

ПРА МАЙГО МУЖА І ПРА СВЁКРА

Як хутка ляціць час... Мне ўжо 56 гадоў, а, здаецца, зусім нядайна я пазнаёмілася з маладым чалавекам, які пазней стаў любімым мужам і бацькам наших трох дзяцей.

Энвер нарадзіўся ў інтэрнацыянальнай сям'і: бацька — крымскі татарын, маці — руская. З Энверам мы вучыліся ў Гомельскім кааператыўным тэхнікуме. Наша першая сустрэча з'явілася пачаткам вялікага кахання, якое праняслі мы цераз гады жыцця.

Майго мужа адрознівала ад іншых чуласць і шчырасць як у адносінах да сваей сям'і, так і да нашага кола студэнтаў і супрацоўнікаў. Добры бацька, якога вельмі любілі нашы дзеці (дачка Святлана і сыны Станіслаў і Яўген), цудоўны муж, аб якім можна толькі марыць, клапатлівы сын у адносінах да Бацькоў, — у гэтым чалавеку было столькі дабрыні і святла.

Але вось ужо больш чым 23 гады, як трагічна загінуў мой муж. Цераз многія выпрабаванні прыйшлося прайсці мне пасля смерці мужа. Усе свае гады жыцця я пражыла ў Гомелі.

Выраслі дзеци, у кожнага свая сям'я, праца.

Я дзякую Богу за тое, што мае дзеци ніколі і нічым не абразілі памяці бацькі, выраслі сумленнымі людзьмі, беражліва адносяцца адзін да аднаго і сваіх блізкіх. Нашы дзеци ўвабралі ў сабе генапонд чатырох нацый — беларусаў, украінцаў, рускіх і татар.

Я закончыла Маскоўскі каалератыўны інстытут, працавала ў сістэме дзяржайнага гандлю старшым і вядучым спецыялістам. Побач са мной былі вельмі добрыя людзі, гатовыя ў любы момант падтрымаць духоўна і аказаць любую дапамогу.

Сёння я каля ложка цікка хворага свёкра — Ісмаіла Ісмаілавіча Меметава, з якім мяне звязвае нітка даўжынёю ў 33 гады. І як заўсёды, пры нашых сустрэчах, успамінаем пражытае і перажытае. Мой свёкар (тата) — выключная асoba і яскравы прыклад высокага інтэлекту і прыстойнасці. Для мяне ён заўсёды з'яўляецца ўзорам чысціні, гонару і прыкладам праведнага жыцця на нашай грэшнай зямлі.

Вельмі нялёгкае жыццё пражыў наш тата. У 14 гадоў ён пайшоў з Бацькоўскай хаты ў вялікае жыццё. Больш за 30 гадоў аддаў службе народу, находзячыся ў Збройных сілах нашай Радзімы. Прайшоў праз усю Вялікую Айчынную вайну, быў паранены, узнагароджаны многімі баявымі ўзнагародамі.

Тата пайшоў у адстаўку ў званні падпалкоўніка. Працяг-



Выступленне І.І.Меметава
15 ліпеня пад час вандроўнага свята
“Караван-Байрам”

ваў працаўцаў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі стаўліцы. Шмат гадоў быў членам выканкама Фрунзенскага і Маскоўскага райсоветаў.

На яго жыццёвым шляху трапіліся радасныя і смутныя падзеі. Маючы выключна багатую памяць, духоўную чысціню, жыццёвые вопыт тата намножды ўяўлікі багаж ведаў.

Трэба аддаць належнае гэтаму бескарыслісваму чалавеку, які ўсім сваім багаццем дзеліцца са слухачамі, чытачамі і вучнямі. З першых дзён утворэння Беларускага згуртавання татараў-мусульман “Аль-Кітаб” тата прымае актыўны ўдзел у яго работе. Шмат артыкулаў апублікавана ў “Байраме”, складзены беларуска-крымскататарскі і крымскататарска-беларускі слоўнік і г.д. Я лічу сябе шчаслівай таму, што лёс даў мне мажлівасць стаць блізкім сябрам такога мудрага і выключнага чалавека.

Валянціна Меметава.

Праз два тыдні пасля таго, як гэты артыкул быў напісаны і перададзены ў рэдакцыю “Байрама”, І.І. Меметава не стала.

“ГЕРОЯМ СМЕРЦІ НЕ...“

(Памяць Ісмаіла Ісмаілавіча Меметава)

Геніяльны майстар слова Іван Бунін у чэрвені 1913 года ў Трапезундзе напісаў “Запаветы Саадзі”: “Будзь шчодрым, як пальма. А калі не можаш — дык будзь ствалом, прамым і простым — высакародным”.

Сёння, мне так здаецца, гэты запавет — вольны пераклад фрагмента з восьмай главы паэмы Саадзі “Гулістан” — будучы лаўрэат Нобелеўскай прэміі Іван Аляксеевіч Бунін спецыяльна стварыў для такіх людзей, якім быў і будзе назаўсёды ў нашых сэрцах і душах, у нашых думках, у нашых памненнях, у сваёй доблеснай і герайчнай службе, у сваёй стваральнай працы Ісмаіл Ісмаілавіч Меметаў. Гэта пра яго “Байрам. Татары на зямлі Беларусі” у № 4 за 1995 год пісаў: “Беларускае згуртаванне татараў-мусульман “Аль-Кітаб” на працягу ўжо амаль шасці гадоў атрымлівае магутны паток чалавечай энэргіі, дабрыні,



*I.I. Меметаў выступае у г.п. Смілавічы
на вандроўным свяце "Караван-Байрам" 15 ліпеня 1997 г.*

якая ідзе ад нашага старшага брата, адзінаверца..."

Чаму я працытаваў гэтыя слова? Каб яшчэ раз пацвердзіць, што яны поўнасцю адпавядваюць прадўдзе. Дагэтуль у маёй памяці прыезд Ісмаіла Ісмаілавіча Меметава разам з дэлегацыяй з Менску ў горад Баранавічы для стварэння мясцовай суполкі татараў-мусульман. Тады ад яго, як ад таго Данка — легендарнага героя Максіма Горкага, ішоў незвычайнай сілы і мужнасці акіян дабрыні, светлыні, стваральнасці, энергіі і весялосці... Так сталася, што я змог раней да нашага знаёмства з Ісмаілам-ага пабываць на яго бахчысарайскай зямлі, дзе ён нарадзіўся 12 лютага 1916 года ў сям'і Сейтмемета Ісмаіла і Маміне — дачкі Халіля ў сяле Буюк-Каралёз. А потым былі сустрэчы і гутаркі з ім у сталіцы на розных татарскіх мерапрыемствах, у апошні раз, у 1997 годзе ён асабіста падыйшоў да мяне і ў маю ўласную татарскую бібліятэчку зрабіў падарунак — кнігі і часопісы на татарскую тэматыку — і выказаў надзею на чарговую сустрэчу ў майі горадзе ля ракі Мышанкі. Тады ж ён мяне вельмі здзвівіў і парадаваў сваёю памяцю і ўвагай, калі

з аднаго з маіх артыкулаў працытаў радкі Яна Чачота:

*Мышанка мая! За ўсе краскі, за тое,
Што жыў тут, табою прыгрэты,
За светлае ранне сваё залатое, —
Прымі ж ты вянок мой во гэты.*

Так, Ісмаіл-ага, мне так здаецца, лепш і больш аддана за многіх беларусаў любіў Беларусь, бо ён не толькі лічыў сваёй другой Бацькаўшчынай, гэта было нешта іншае — дарагое, святое, чыстае, блізкае...

Ён вызываў гэту шматпакутную зямлю ад карычневай чумы, ён тут жыў, ствараў і доўжыў свой род — два яго сыны нарадзіліся ў “краіне-браначцы”, а потым унукі і праўнукі...

Ісмаіл Ісмаілавіч Меметаў пражыў шчаслівия і трагічныя гады. Асаблівай яго незагойваючай ранай была прымусовая дэпартыяция супляменнікаў з Крыма, а з гэтым было і шмат шкод і для яго самога па службе...

Ісмаіл-ага Меметаў заўсёды жыў ярка і адкрыта! Ён вядомы як дзівосны ваенны мемуарыст, публіцыст, грамадскі дзеяч, мовазнавец (складальнік першага крымскататарскага-беларускага слоўніка), актыўны прарапандыст крымскататарскай музыкі, песень, танцаў, самабытных традыцый свайго народа, якія ўпісаліся ў агульначалавечыя культурныя здабыткі Беларусі. У маёй памяці ёсьць такія цудоўныя радкі Аляксандра Бястужава-Марлінскага:

*Я не исчез в бездонной мгле,
Но, сединой веков юнея,
Раскинусь благом по земле,
Воспламеняя и светлея.*

Народжаны на зямлі старажытнай Таўрыі, Ісмаіл Ісмаілавіч Меметаў ніколі не знікне з нашых успамінаў, аб якім нашчадкі будуць складаць паданні, легенды, гутаркі, апавяданні, вершы, песні і ён будзе вечным і сапраўдным, дзеясным прыкладам не толькі для супляменнікаў — беларускіх татар, але і для беларускага народа, зямля якой дала спачынак і жонцы Ісмаіла Ісмаілавіча — яго вернай і надзейнай сяброўцы, і яму самаму...

Ёсьць у Мікалая Гнедзіча, у яго творы “Нараджэнне Гамера” такія вершы:

*Героев подвиги во гробе не умрут,
Как холмы, гробы их бессмертьем процветут.
Поэзия — глагол святого вдохновенья ;
Доколе на земле могуществен и свят,
Героям смерти нет, нет подвигам забвенья :
Из вековых гробов певцы их воскресят ...*

Паўтараючы іх, мы ў поўны голас гаворым: “Дарагі і вельмішаноўны Ісмаіл Ісмаілавіч! Вы заўсёды будзеце жыць на ўдзячнай зямлі Беларусі!”

Mihacь Mаліноўскі.

БЕЛАРУСКАЕ РЭГІЯНАЛЬНАЕ АБ'ЯДНАННЕ ТАТАРСКАЙ МОЛАДЗІ

18 лістапада 1997 г. створана новая татарская арганізацыя. Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь зарэгістравала Беларускае рэгіянальнае аб'яднанне татарской моладзі (БРАТМ) і выдала пасведчанне за № 0100. Як адзначаецца ў Статуте БРАТМ — гэта самастойная, неўрадавая, незалежная, самакіруемая грамадская маладзёжная арганізацыя, якая аб'ядноўвае татарскую моладзь Беларусі і тую нетатарскую моладзь, якая нейкім чынам звязана з татарамі (сваяцкія і іншыя адносіны). Арганізацыя мае статут рэспубліканскага грамадскага аб'яднання грамадзян, якое дзейнічае на тэрыторыі ўсёй Рэспублікі Беларусь.

Асноўнай мэтай дзейнасці Беларускага рэгіянальнага аб'яднання татарской моладзі з'яўляецца адраджэнне старожытных традыцый і культуры татар Беларусі, стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця татарской моладзі Беларусі.

Асноўныя задачы Беларускага рэгіянальнае аб'яднанне татарской моладзі бачыць у наступным:

- абарона правоў і законных інтарэсаў членаў БРАТМ, як нацыянальной меншасці;
- клопат пра культурнае і этнічнае развіццё членаў БРАТМ;
- правядзенне і актыўны ўдзел у працы па вывучэнні, за-

хаванні і адраджэнні нацыянальных традыцый, якія з'яўляюцца культурнай спадчынай беларускіх татар, развіццё і ўмацаванне дружбы паміж народамі, процідзеянне любым прайвам нацыянальнай розні;

— дапамога татарской моладзі ў яе адаптацыі ў новых эканамічных умовах;

— распаўсюджванне гуманістычных ідэй добрасуседства і супрацоўніцтва;

— арганізацыя рэстаўрацыі і аднаўлення культурных і гістарычных помнікаў беларускіх татар, якія маюць нацыянальную і агульначалавечую каштоўнасць;

— выхаванне ў членаў БРАТМ высокай культуры міжнацыянальных зносін, усебаковага супрацоўніцтва і ўмацаванне сувязей і даверу паміж народамі.

Для рэалізацыі вышэйзгаданых мэтай і задач Беларускае рэгіянальнае татарской моладзі плануе шырока развіваць дзіцячы і маладзёжны адпачынак, у tym ліку правядзенне турыстычных падарожжаў, спартыўных мерапрыемстваў, міжнародных сустрэч, правядзенне мерапрыемстваў па аздараўленні членаў БРАТМ і іх сямей, удзел у міжнародных арганізацыях і праграмах супрацоўніцтва, накіраваных на ажыццяўленне статутных мэтай БРАТМ.

Членамі гэтай арганізацыі можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, асобы без грамадзянства, або замежны грамадзянін, які жыве на Беларусі, ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, звязаны сваяцкімі, сяброўскімі сувязямі з татарамі, якія выказаў жаданне і здольны прымаць актыўны ўдзел у рэалізацыі мэтай і задач БРАТМ, прызнае і выконвае палажэнні статута арганізацыі.

Асобы, якія не дасягнулі 16-гадовага ўзросту, могуць быць заічаны членамі арганізацыі толькі з пісьмовага дазволу бацькоў альбо асоб, якія іх замяняюць. Права голаса яны атрымліваюць па дасягненні 16-гадовага ўзросту.

Членамі БРАТМ могуць быць і юрыдычныя асобы, якія садзейнічаюць ажыццяўленню яе статутных мэтай і задач, прызнаюць палажэнні Статута арганізацыі і аказваюць ёй рэальную дапамогу.

Заснавальнікамі Беларускай рэгіянальнай арганізацыі та-

тарской молодёжи з'явіліся Багушэвіч А.С., Багушэвіч Т.С., Абрамовіч Д.І., Ждановіч Н.Я., Канапацкі З.І., Канапацкая З.І., Рафаловіч Д.І., Смольскі С.А., Радкевіч Б.Я., Хасяневіч Р.А., Хасяневіч Р.А., Шабановіч Д.М., Шункевіч В.Р., Шункевіч С.Р., Янець В.В., Якубоўская А.М., Янчанка П.Р.

Запрашаем усіх жадаючых уступаць у нашую арганізацыю.

Тэлефоны для даведак: 274-12-38; 252-01-67.

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ МОЛОДЫЕ ТАТАРЫ. ЧТОБЫ ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ

*Міністэрством юстицыі зарэгістраван устав ешё
одной общественной организации — Белорусского рэгио-
нальнага объединения татарской молодёжи (БРОТМ).*

По замыслу её учредителей, эта самостоятельная неправительственная независимая самоуправляемая организация должна объединить проживающих на территории Беларуси молодых людей, хотя бы отдалённо связанных родством с татарами, для возрождения их древних традиций и культуры, а также для создания условий для всестороннего развития татарской молодёжи.

Среди основных задач БРОТМ — защита прав и законных интересов её членов как национального меньшинства, забота об их культурном и этническом развитии, активное участие в изучении, возрождении и сохранении национальных традиций татар, исторически проживающих на территории республики, укрепление дружбы между народами, противодействие любым проявлениям национальной розни, участие в реставрации исторических и культурных памятников, воспитание у молодёжи высокой культуры межнационального общения, поддержка её в новых экономических условиях.

Розия Тохта-Ходжаева.
(З газеты "Рэспубліка")

КАМПАЗІТАР І ПЕДАГОГ



Віталь Радзівонаў

Чытачы "Байрама", якія напрыканцы лістапада былі на ўрочыстым вечары, прысвечаным 600-годдзю пасялення татараў на землях Беларусі, Літвы і Польшчы, пытаюць у нас, як пазнаёміца ім з настаўнікам Дзінарам Мазітавай. А можа і ў іх дзяцей ён адкрые кампазітарская здольнасці? Адразу мы адказаць на гэтае пытанне не змаглі, але цяпер ужо можам надрукаваць кароткую даведку.

Віталь Канстанцінавіч Радзівонаў нарадзіўся ў Ваўкавыску 21 чэрвеня 1946 г. Кампазітар, напісаў тры оперы, некалькі дзесяткаў твораў камернай музыкі. Журналіст, які мае больш за 120 публікацый пра музыку. Ініцыятар і арганізатор Міжнароднага конкурсу юных і маладых кампазітараў "Надзея", які правадзіўся ў Гродненскім інстытуце музичнага вучылішча ў 1992, 1993, 1994 і 1996 гадах. Абраны старшынёй Асацыяцыі кампазітараў Гродзеншчыны. З'яўляецца выкладчыкам сачынення музыкі ў Гродзенскім і Лідскім музыкальных вучылішчах, Лідской музыкальной школе.

Сярод вучняў Віталя Канстанцінавіча — лаўрэат Дзяржаўнай прэміі кампазітар Андрэй Бандарэнка, лаўрэаты міжнародных і ўсесаюзных конкурсаў гітарысты і кампазітары Валеры Жывалеўскі, Уладзімір Захараў, Дзяніс Асімовіч, кампазітары Яўген Паплаўскі, Мікалай Калешка, Вадзім Сіманаў, Ала Маянскую, студэнты кампазітарскага аддзялення Беларускай акадэміі музыкі Ніна Ролік, Яўген Ларывонаў, Максім Круглы.

Вучні Віталя Канстанцінавіча сталі лаўрэатамі міжнародных конкурсаў юных і маладых кампазітараў — Дзінара Мазітава, Валерыя Янкоўская, Ганна Маркевіч.

Хатні адрес кампазітара: 230005, г.Гродно, ул. Дзержынскага, д. 135 а, кв. 60, тел. 31-58-79.

ПАД СУЗОР'ЕМ МОЦАРТА

Аднойчы да мяне падышла жанчына і папрасіла паслушаць ігру яе дачкі. Як толькі сямігадовая Дзінара Мазітава дакранулася да клавішаў фартэпіана дзіцячымі пальчыкамі, я адразу зразумеў: гэтая дзяўчынка надзелена выключнымі музичнымі здольнасцямі.

Пачаліся заняткі кампазіцыяй.

За першы год Дзінара напісала больш за пяцьдзесят п'ес для фартэпіана, "Лясную сюіту", сюіту "Нязнайка і яго сябры".

Неўзабаве мяне захапіла думка наладзіць конкурс юных кампазітараў, дзе таленавітыя дзеці паказвалі б уласныя творы. Лёс спрыяў майм заходам. Так у Гродне нарадзіўся Міжнародны конкурс юных і маладых кампазітараў "Надзея", прысвечаны класіку беларускай пазіі Максіму Багдановічу.

На конкурсе "Надзея-92" строгае журы ганаравала Дзінару Мазітаву званнем лаўрэата. Да конкурсу "Надзея-92" Дзінара ўжо напісала дзіцячую оперу "Кветкі пад дажджом". У ёй расказваецца пра тое, як Гандляр употай зрэзаў кветкі, каб прадаць іх. За гэта ён атрымаў заслужанае пакаранне. Асноўная ідэя оперы — прыгажосць нельга купіць альбо прадаць! Твор Дзінары выканалі артысты беларускага ДАВТА, опера "Кветкі пад дажджом" выклікала авацыі, а мэр горада Ліды В.Малец уручыў спецыяльны прыз юнай аўтары.

Прайшоў яшчэ адзін год. Дзінара напісала новы буйны твор — балет "Дзюймовачка" паводле казкі Ганса-Крысціяна Андерсена. Калі дзяўчынка сыграла свой балет спецыялістам-харэографам, яны выказалі захапленне і адразу прапанавалі паставіць яго. Праз некаторы час выхаванцы Беларускага дзяржаўнага харэографічнага вучылішча танцавалі на сцэне Гродзенскага тэатра лялек і маленькую Дзюймовачку, і брыдкую Жабу-маці, і сляпога Крата, і добрую Ластаўку. Журы III Міжнароднага конкурсу "Надзея-94" адзначыла балет Дзінары Мазітавай Гран-пры.

Фантазія дзяўчынкі не вычарпалася. Музыка лілася, быццам з рога дастатку. Якія толькі вобразы ў яе не ўзнікалі! Гэта свет прыроды, раслін, кветак, свет жывёл, птушак, нася-



Юны кампазітар
Дзінара Мазітава

комых, свет дзяцей і дзіцячых гульняў, свет песень і танцаў, свет пачуццяў і перажыванняў, і, нарэшце, свет мастацтва — літаратуры, тэатра, кіно.

Паступова Дзінара падышла да складанай філасофскай казкі "Чарадзейная флейта", той самай казкі, што лягла ў аснову апошняй оперы вялікага Моцарта. Мы вырашылі, што трэба стварыць спачатку балет "Чарадзейная флейта", а потым і оперу на тэкст лібрэта моцартайскага шэдэўра. Балет пакажам на конкурсе "Надзея-96", а оперу...

Ёсьць мара паказаць яе на радзіме Моцарта — у тым самым тэатры, дзе дванаццацігадовы геній убачыў сваю першую оперу. Да дванаццаці гадоў Дзінара — якой цяпер 11 — закончыць уласную "Чарадзейную флейту", чым выкажа сваю пашану і ўдзячнасць любімаму кампазітару.

Жыццё вымагае арганізацыі новых конкурсай, напрыклад, для тых дзяцей, якія ствараюць оперы і балеты ў 10 — 15 гадоў. Давайце пафантазіруем і ўявім сабе такі конкурс. Ён мусіць мець імя Моцарта і праходзіць у Зальцбургу. Назавём яго — Міжнародная Мацарціяна. Кожная краіна-ўдзельніца Міжнароднай Мацарціяны павінна будзе прывезці ў Зальцбург оперны ці балетны спектакль свайго вундэркінда. Тады і Беларусь зможа прапанаваць на конкурс оперу Дзінары. Такім чынам наша мара — паказаць "Чарадзейную флейту" на радзіме Моцарта — ажыццяўіцца...

Што ж, рэальнасць і мара ў таленавітых людзей непадзельныя. Таленавіты чалавек пераўтварае жыццё вакол сябе. Здаецца, кожны, хто любіць музыку шчыра, хто іграе творы вялікіх кампазітараў або піша ўласныя, усе яны робяць жыццё больш дасканалым і цудоўным.

Музыцы Дзінары Мазітавай уласціва яркая вобразнасць. Яе мелодыі прыгожыя, яе гармоніі простыя, хаця часам сустра-

каюцца складаныя (нетэрцавыя) акорды. Фартэпіянныя фактуры зручныя. Музычныя формы лаканічныя. У творчым стылі юнага аўтара праглядваюцца індывідуальныя рысы незвычайных асобы. Музыка Дзінары напоўнена святлом, радасцю, прыгажосцю, пазначана пячаткай невычэрпнай фантазіі і натхнення.

Пэўна, яна нарадзілася пад сузор'ем Моцарта. І дай ёй Бог і ўсталасці стварыць цудоўныя творы, дастойныя памяці генія музыкі.

Віталь Радзівонаў.
(з газеты "Літаратура і мастацтва"
ад 24 лістапада 1995 г.)

Дзінара Мазітава

Пра таленавітую дзяўчынку з Ліды шырокая кола аматараў музыкі даведалася ў 1992 годзе. Яна лаўрэат двух міжнародных конкурсаў — "Надзея-93" і "Надзея-94", што традыцыйна праходзіць у Гродне. На суд строгага журы і кампетэнтнай публікі Дзінара прадстаўляла ўласную оперу "Кветкі пад дажджком", праз год — балет "Дзюймовачка" па аднайменнай казцы Андэрсена.

Усяго кампазітарская работа Дзінары налічвае больш за сотню твораў. Тым, каму пашчасціла быць на ўрачыстым вечары 29 лістапада, прысвечаным 600-годдзю пасялення татараў на землях Беларусі, а таксама высокім гасцям з Татарстана Дзінара Мазітава прыгатавала песні пра татар.

У 1998 годзе мяркуеца адбыцца вялікая імпрэза, галоўнай герайній якой будзе кампазітар Дзінара Мазітава. Не забудзьце папярэдзіць сваіх знаёмых, купіце білеты сабе і зрабіце вельмі прыемны падарунак сваім блізкім і родным на гэту незабытую падзею.

"Аль-Кітаб"

Ніжэй мы надрукавалі адін з вершаў Дзінары Мазітавай.

АЛЛАХ ВЕЛИК !

Аллах акбар! Какая ночь!
У мирозданья на краю
Как мне тревогу превозмочь?
Молюсь за Беларусь мою.

Я не могу сегодня спать,
Тревожат звёзды душу мне,
И сны мне грезятся опять,
О той покинутой стране.

Бушует море среди скал,
Смывая летописи дней.
Солёный и тяжёлый вал —
Как слёзы о земле моей,

Что грела працуров моих
Горячей крымской порой,
И где святой Корана стих
Услышан трепетной душой.

Нам стала родиной земля
Где лес, болота и туман.
В свои объятья приняла
Осиротевших мусульман.

И обняла их, как родных,
Дала приют и сердца жар,
Вплетя в историю свою
Судьбу мятежную татар.

И я, потомок мусульман
Аллах акбар, тебя молю:
Развей над родиной туман,
Помилуй Беларусь мою!

Дзінара Мазітава.

СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ


Я, Фаизов Фаяз Рустемович (Фаяз Ростэм углы) родился в 1956 году в г.Казани. Окончил (в 1977 г.) историко-филологический факультет Казанского педагогического института (ныне — педуниверситет). Писать начал в институте, публиковался в институтской многотиражке, с 1975 г. Участвовал, и небезуспешно, в студенческом научном кружке, но творческое начало всё же победило. Одной преподавательнице я даже подарили, по её просьбе, "ноу-хау" одного моего выступления (сейчас не помню названия — что-то о проблемах логического и психологического восприятия слова, говорят, что она успешно защитила по этой теме диссертацию, но сам я не читал). Единственную тройку по литературе, кажется XIX века, я получил в виде мести за опубликованную в институтской много-

тиражке юмореску, где преподаватель узнала себя. Лишившись таким образом стипендии, три месяца проработал охранником на стройке, хотя и не нуждался в деньгах. Однажды я был изгнан с лекции по зарубежной литературе за то, что читал книгу (по этой же, кстати, тематике), одновременно слушая и лектора. В итоге выпускной экзамен, несмотря на блестящий ответ, сдал "лишь" на 4.

Я активно участвовал и в студенческом строительном движении, награждён почётным знаком "Ударник Всесоюзного студенческого строительного отряда", а также путёвкой в Болгарию, где и подарил великодушно свой значок какому-то болгарскому шахматисту турецкого происхождения из города Сливена. В то время в Болгарии ещё выходила газета на турецком языке. Посетил я и роскошную мечеть в городе Пловдиве.

В составе стройотрядов строил КамАЗ, Республиканскую клиническую больницу, Казанский ЦУМ, был обозревателем газеты "Комсомолец Татарстана" по стройотрядам, а также участвовал в выпуске студенческой страницы "Гаудеamus" в этой же газете.

В составе бригады из 6 человек мы поставили абсолютный рекорд КамАЗа и Республики по кладке бетона, приняв и уложив за 5 или 6 часов ночной смены 22 автомашины с бетоном. Сейчас вспоминаю, и просто не верю, как это было возможно?! Всё было как во сне. Помню только мат стоящих в очереди шоферов, гудки машин и беготню с тяжеленными, словно свинцовыми, носилками и застывшие в полусогнутом состоянии пальцы, которыми мы, уже после работы, тщетно пытались взять чайную ложку в стакане чая. Думаю, что нам помогала не только и даже не столько спортивная закалка (многие из нашего специализированного спортивного стройотряда не выдержали и "дезертировали" в Казань), сколько воспитанное в нас с детства трудолюбие и чувство ответственности, традиционно присущие татарам. Кажется, я был единственным из "городских", не отлынивавшим от тяжёлой работы. И за это спасибо моим родителям, а также дедушке и бабушке, которые приучали меня во время каникул к нелёгкому деревенскому труду. А в первый раз к физическому труду я приобщился в 9 классе, когда вместе с другом тайком от родителей разгрузили



Пазт Фаяз Фаизаў

на товарной станции вагон с шифером, получив за 6 часов работы аж 10 рублей. Домой я пришёл ночью и мне пришлось признаться в "содеянном". Мама переполошилась, а отец, конечно, одобрил, что-то коротко, по-мужски, сказав мне. Купил я себе самый дешёвый фотоаппарат "Чайка" и увлёкся фотоделом, которое забросил только после окончания института, успев, правда, поучаствовать в одной-двух выставках. Кроме фотодела и игры на баяне, увлекался туризмом (лесным и горным), но особенно классической

борьбой. Однако у меня хватило ума не пойти в "большой" спорт — эту "колыбель" профессиональных болезней и преждевременной смерти.

Словом, юность у меня была довольно бурной. После окончания института мне предлагали престижное место в Молодёжном Центре при Татарском ОК ВЛКСМ, но я уже был твёрдо настроен на деревню: мне хотелось изнутри ощутить жизнь сельчан, этих терпеливых, извечных кормильцев нашего капризного и взвалмошного общества. И я не пожалел об этом, получив превосходную школу сельской педагогики и журналистики, а говоря более обобщённо — школу сельской культуры, зажатой, но живучей и по-хитрому гибкой. Я убедился, что только крестьянское здоровое начало сможет помочь нам в трудную минуту.

Я работал завучем в сельской школе (чувашское село Хузангаево Алькеевского района Татарстана), где родился и вырос классик чувашской литературы Педер Хузангай (т.е. Казанков, Казанский; Хузан — по-чувашски Казань). Сын Педера Хузангая, Атнер, мой добрый сябр, профессор, является Президентом Чувашского национального конгресса.

С 1978 года я — в профессиональной журналистике. Работал заместителем редактора газеты Алькеевского района Татарстана, радиоредактором Казанского производственного

объединения "Оргсинтез", референтом и литконсультом правления Союза писателей Татарстана, зав.отделом журнала "Идель", старшим литсотрудником журнала "Татарстан", ныне — главный специалист по переводам республиканского информационного агентства "Татар-Информ".

Участник I Всесоюзного семинара молодых переводчиков (1989 г.).

Пишу на русском и татарском языках. Много перевожу, в том числе и с белорусского, чешского, польского, тюркских (кипчакских) языков. Перевёл на русский язык ряд произведений таких ведущих татарских писателей, как Туфан Миннүллин, Рабит Батулла, Махмут Хасан, Айдар Халим, Юнус Миргазиян, Магсум Хузин и другие. Автор поэм на татарском языке "Волшебный рог" и "Сказание о Кундусе". Обе поэмы переведены на белорусский язык и опубликованы в Минске. Готовится к изданию польский вариант "Сказания о Кундусе". По мотивам поэмы "Волшебный рог" написана детская оперетта. По мотивам поэмы "Сказание о Кундусе" создана литературно-музыкальная радиокомпозиция.

Отец, Фаизов Рустам Гимаздинович, 1928 года рождения, уроженец аула Кэшэ (село Елховоозёрное) Цильнинского района Ульяновской (Симбирской) области — это приграничный район бывшей Волжской Булгарии. Город Симбирск был основан булгарским беком Синбиром как крепость (форпост) на границе с Московской Русью. 8 классов сельской школы отец учился по-татарски. Получил средне-техническое образование в Ульяновске, служил, потом 33 года проработал авиатехником на Казанском вертолётном заводе. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. По роду своей деятельности был в долгосрочной командировке в Ираке, где посетил мусульманские святыни в Багдаде и Басре, а также остатки Вавилона. Кстати, его бригада собирала личный вертолёт Саддама Хусейна, ещё до ирако-иранской войны. Пишет "для себя" любопытные стихи по-татарски, которых почти никому не показывает. Очень музыкален. По слуху играет на баяне, гармошке, фортепиано. Ныне пенсионер, садовод. Кстати, его отец, мой дед, Гимаздин Мурсалимович Фаизов, попав в немецкий плен в I Мировую войну, был увезён в числе прочих татар и башкир в Турцию,

где в составе тюрко-татарского легиона (батальона) участвовал на стороне турецких войск в знаменитой Галлиполийской операции по отражению десанта стран Антанты. Как известно, эта битва принесла славу турецкому оружию, и сильно повлияла на ход всей I Мировой войны. В мирное время дед работал поваром в одном из стамбульских ресторанов, изготавляя скобяные изделия (он был отменным кузнецом и жестянщиком). Вернулся на родину после окончания гражданской войны в России, когда была провозглашена Татарская Автономная Республика. По известным причинам он очень мало говорил о своих годах жизни в Турции, хотя частенько на скрипке или мандолине играл турецкие или арабские мелодии. Помню лишь, что он участвовал в младотурецком движении. Считаясь официально российским военнопленным, он накопил "в плену" немалый капитал и с помощью друга — турецкого офицера — бежал с корабля, на котором должны были интернировать российских военнопленных. Этот корабль в открытом море был взорван германской подлодкой. Домой он возвращался через Кавказ. Биография деда будет положена в основу моего рассказа или повести.

Мать, Фаизова (Измайлова) Рида Ибрагимовна, 1928 года рождения, уроженка вышеупомянутого аула Кэшэ. Образование средне-медицинское. 26 лет проработала в одной из стоматологических поликлиник г. Казани. Умерла от тяжёлой болезни в 1984 году. Славилась как искусный кулинар. Хорошо пела, была душой компании.

Супруга, Фаизова (Зяббарова) Гилюся Джаудатовна, 1958 года рождения, уроженка села Чувашский Брод Алькеевского района Татарской Республики. Село Чувашский Брод на 95 % — татарское, есть мечеть. Несколько необычное для татарского села название, по преданию, произошло от того, что в незапамятные времена местные чуваш-язычники переходили вброд в этом месте реку Черемшан, направляясь в священную рощу на моление. В 70-е годы здесь, в окрестностях села Чувашский Брод были произведены раскопки, в результате которых найдены остатки булгарского феодального замка. По горькой иронии судьбы, на месте городища, где жили когда-то наши предки — мусульманские тюрко-булгары — ныне находятся

дится свиноферма (!).

Гилюса закончила Казанское фармацевтическое училище, работала в аптеках. Любит и умеет собирать лекарственные травы. Хорошо поёт, почти профессионально. Она — первый критик моих произведений или художественных переводов.

Дочки — Лейсан (переводе — первый весенний мелкий дождь) 1979 г.р. и Лейла, 1986 г.р. Старшая, Лейсан, побывала в мусульманском лагере под Минском вместе со своими белорусскими соплеменниками, с благодарностью вспоминает те дни, по пятницам не забывает читать суры из Кур'ана.

Фаяз Фаизов.

БАБУЛЯ МАЯ БЫЛА З БЕЛАРУСІ, З РОДУ ДАВІДОВІЧАЎ

Наш сябра Фаяз Фаізаў хоча дапамагчы Лэйлэ Джыгангіравай адшукаць радню сярод літоўскіх татараў. Спадзяеца, што “Байрам”, які чытаюць татары ў Беларусі, Літве і Польшчы, на-другуе артыкул, які і паслужыць добрай справе.

Артыкул пра Давідовічаў, княжат, змешчаны на 94 — 97 стронках “Гэрбажа родзін татарскіх у Польшчы”, даведніку, складзенага і апубліканага ў 1929 г. Станіславам Дзядулевічам, 12 фотадымкаў (ксеракопій, якія на жаль мы не можам надрукаваць) — усё гэта сведчыць, што можна спадзявацца на тое — радня адгук-нецца. Па ўскосных дадзеных можна меркаваць, што ў час Першай сусветнай вайны, калі ў Прывіслінскім і Паўночна-Захаднім краях пачаліся бай, татары, у тым ліку Давідовічы і Вільчынскія, эвакуіраваліся ў Казанскую і Уфімскую губерні, а сярод іх і продкі (прабабка і прадзед) Лэйлэ.

Думаем, што пераклад артыкула пра Давідовічаў з “Гэрбажа”, будзе цікавым для многіх нашых чытачаў, а таму без скарачэння друкуем яго на гэтых стронках, але ў беларускім перакладзе. Калі хто-небудзь з радні знайдзеца, то пішице на адрес: 420126, Российская Федерация, Татарстан, г.Казань, ул.Четаева, д.11, кв.88, Фаизову Фаязу.

ДАВІДОВІЧЫ, княжаты, герба **Страла**, прыдомак “Кган-Манцар” (паводле Бараноўскага — Кан-Мансур), род нагайскага паходжання, які прыбыў на Літву ў другой палавіне XV стагоддзя. Продкам яго быў Давід, які каля 1480-га года атрымаў ад караля Казіміра Ягелончыка незаселеную землі ў Лідскім павеце, якія пазней назвалі Давідоўшчынай. Сынам Давіда быў Мустафа бо Мустапа, які жыў каля 1500 г., надзелены зямлёю ў Менскім павеце, якую загаспадараўваў і назваў Муступічамі, унук жа Давіда, Адам, гаспадар Давыдоўшчыны каля 1525 г., заснаванага ім пасялення Адамовічай, пакінуў двух сыноў: Абдрухмана і Салтана. Салтан даў пачатак сям'і Адамовічай, што ж тыchyцца Абдрухмана, які ўпамінаецца ў перапісе 1565-га і 1567-га гадоў, то ад жонкі Айшы з Курмановічай меў чатырох сыноў: Багдана, які ўпамінаецца ў 1598-м, Шана бо Шануця, Мустафу і Рачыпа. Два апошнія ў 1600-м прадалі Андрэю Астравухаму дзве часткі на Беніцы, відаць, атрыманыя ў спадчыну ад маткі. З раней названых Абдрухманавічай Багдан нашчадкаў не пакінуў, Шан быў бацькам Шабана і Міташа, Мустафа — Ісупа і Алея, Рачып урэшце — Адама, Ібрагіма і Смаіла, усіх упамянутых у рэвізіі татарскіх уладанняў у 1631 г., як саўладальнікай Давідоўшчыны і частак у Сабалюнцах і Немежы. Сынам аднаго з іх быў Саламон (Сулейман), у 1666-м упамянуты як сведак пры падзеі продажу часткі Папорці ў падарунак Уладыслава Таньскага Сюлейману Азулевічу, а ўнукамі — Раман, які пабраўся з Марусяй з Ельяшэвічай, які загінуў пры баку караля Яна III у 1684 г. ў бітве пад Язлоўцам, каторага завяшчанне падае Сыракомля як тыповы документ з жыцця літоўскіх муслімаў, і брат яго Білял, спадчыннік па Рамане часткі ў Немежы (адзін з іх у 1730-м годзе фігуруе ў вайсковых спісах як таварыш у лёгкім палку конніцы ў дывізіі булавы польнай кароннай). У палавіне XVIII ст. паяўляюцца на арэне: Абдуллаг, або Себастыян Давідовіч, у 1750-м уласнік часткі Сорак Татар; сынам яго быў Давід, а ўнукам Шабан, ці Самуэль, у 1773 г. таварыш у палку перадвойной стражы літоўскага войска, а пасля харунжы ў татарскім палку. Гэты апошні меў чатырох сыноў: Мустафу, у 1782 г. ротмістра, у 1800 г. маёра расійскай арміі, Самуэля, або Шаба-

на, у 1794 г. афіцэра Касцюшкаўскай армii, Аляксандра, у 1792-м харунжага і Эльяша, у 1790 г. таксама харунжага. Да гэтай сям'і належалі Ян, у 1788 г. харунжы. З чатырох братоў Мустафа меў сына Мацея або Махмета, пагранічнага суддзю Навагрудскай зямлі; Самуэль меў сыноў: Яна, падпалкоўніка расейскай армii, напэўна, былога паручыка польскага войска, а пазней пагранічнага суддзю ў тым жа павеце і Шабана, або Самуэля, які ў 1819 г. даказаў сваё шляхетства перад Віленскай дэпутацый з гербам Страва. Адначасова з тымі апошнімі жыла сястра Эльжбета, па мужу Бахматавічова, тут жа нейкі ўласнік Хажэлі на Палессі, бацька Сяліма, палеглага ў 1871 г. у Францыі, прыяцеля маладых гадоў Генрыка Сянкевіча, увекавечанага майстрам у яго бліскучых мініяцюрах "Ганя" і "Сэлім-Мірза", Ян і Якуб, сыны Самуэля, а ўнуکі Шабана, у 1803-м прадалі Сорак Татар Аляксандру Давідовічу, а ў 1805-м набылі пры польскім двары Савошы-Палужжа. Якуб меў сыноў: Аляксандра і Тамерлана. Першы з іх ад жонкі Міхалоўскай меў двух сыноў: Стэфана і Якуба. Стэфан, у якога была жонка крымская татарка, быў галавой горада Бахчысарай і Алушты, дзе памёр у 1914 годзе, акружаны ўсеагульной любоўю і пашанай крымскіх татар, меў пяцёра дзяцей: дочки Аміня і Mір'ям, Рузя і сыноў — Якуба, у якога была жонка з Нагаевых, і Сайтара. Якуб, генерал-лейтэнант рускай армii, вайсковы юрыст. Тамерлан валодаў Палужжам, якое прадаў, і Чырвоным Борам у Барысаўскім павеце, быў начальнікам акцызу ў Кобрыне, памёр у 1897 г., ад жонкі Эльжбеты Туган-Бараноўскай меў трох дзяцей: сына Яна, жанатага, жонка Гелена Вільчынская (гэты прадаў атрыманы па бацьку Чырвоны Бор і куплены маёнтак Пціч, у Менскай зямлі), дачку Гелену, якая была замужам за інжынерам камунікацыі Канстанцінам Якубоўскім, і дачку Марью — была замужам за Аляксандрам Крычынскім, павятовым суддзёй Ашмянскім. З дзяцей Яна — Тамерлан, памёр, маючи 22 гады, сын Ян памёр, маючи 20 гадоў, сын Якуб, мытны службовец з Варшавы, і дачка Тамара, якая была замужам за Зіем Мустаевым (Казань).

ХІРУРГ

(Да першых угодак са дні смерці земляка
Якубоўскага Хасана Мустафавіча)

Звычайная сям'я


Здавён-даўна жылі ў Мядзелі Якубоўскія. Хата Якубоўскага Мустафы Азізавіча стаяла насупраць мячэці (зараз завулак Mіра). Азізавіч быў патомным рымарам. Хамуты, падсядзёлкі, шлеі, аброці, лейцы, зробленыя рукамі Якубоўскага, карысталіся вялікім попытам у сялян, бо былі зроблены дабротна і адмыслова. Атрымоўваў ён і ваенныя заказы — рабіў кавалерыйскія седлы. Стары Азюль (як яго пляшотна звалі дамашнія) дбайна сачыў, каб "марка" вырабаў Якубоўскіх была бездакорнай.

У будзённых клопатах і працы цягло жыццё гэтай працавітай сям'і: зараблялі на хлеб і да хлеба. Перадваенны фотаздымак Мустафы Азізавіча і яго жонкі Розы Магаметаўны. З партрэта горда глядзіць 25-гадовы малады чалавек з характэрнымі цюркскімі рысамі твару і 18-гадовая маладзіца, выраз твару спакойна-спагадлівы, дзве тоўстыя цёмныя касы...

1939 год. Бяда няўмольна ўрываетца ў хату Якубоўскіх.

— Памятаю, у чацвер прыйшла павестка ісці мужу на вайну, — успамінае Роза Магаметаўна. — Сабраў сяржант кавалеры Мустафа ўказаны рыштунак, развітаўся з сям'ёй і больш не вярнуўся. Я і да сёння не ведаю, дзе ён паклаў сваю галоўку. Сыну Хасану (Хусейну) быў 1 гадок і 2 месяцы, сама была цяжарная другім дзіцём, пайсці ў пошуку мужа не змагла. Адны, што служылі з ім, гаварылі, што загінуў ад нямецкай бомбы ў час фарсіравання ракі, другія — што папаў у палон і як сяржант польскай армii забіты ў Катыні...

Адна бяда не ходзіць. У час сутычак партызан з немцамі Мядзельскага гарнізона згарэла хата. Толькі дзяцей удалося ўратаваць: адзенне, ежа, другія здабыткі загінулі ў полыミ. Сям'я перабралася ў вёску Баяры да бабулі. Жылі ў цеснаце, але не ў крýудзе, дзяліліся апошнім кавалкам хлеба, увогуле ўсім, што мелі. Айчым быў добрым, спагадлівым чалавекам.



Хірург Хасан Якубоўскі

Хасан падрос, пачаў наведваць Баярскую пачатковую школу. Вучыўся добра. У 5-ты клас пайшоў у Мядзельскую СШ. Пешиш, у даждж і завею дабіраўся хлапчук да школы. Скончыў тут 8 класаў. Каб Хасану і меншаму Якубу было бліжэй хадзіць у школу (ды і самой Розе Магаметаўні падвярнулася работа), сям'я пераехала ў горад Паставы. Тут Хасан у Паставскай школе № 2 атрымоўвае сярэднюю адукацыю.

Пошукі месца ў жыцці

Бацька не паспей перадаць сыну патомную прафесію, ды і час змяніўся, попыт на працу рымана ўпаў. Юны Хасан пачынае пошук свайго месца ў жыцці. Каб зарабіць кавалак хлеба, ідзе працаўваць на энергапоезд. Але гэта работа не задавальняла яго. Хацелася мець такую прафесію, каб быць максімальнай карысным і патрэбным людзям. Выбірае медыцыну. Разлічваць можна было толькі на ўласныя сілы. І вось ён у Віцебскім медыцынскім інстытуце. Можна было толькі здагадвацца, як яму жылося, апіраючыся толькі на сваю стыпендыю. 1963 год. У руках дыплом медыка. Мара збылася! Вяртаецца ў Паставы. Тут яго назначаюць урачом станцыі хуткай дапамогі. На працягу 5-ці год ён у белым халаце з'яўляўся анёлам-выратавальнікам у кватэрах хворых і ратаваў іх. Яшчэ 7 гадоў аддаў патолага-анатоміі, будучы загадчыкам аддзялення. Пачынаючы з 1971 г. на працягу 11 год працуе загадчыкам хірургічнага аддзялення Паставскай раёнай цэнтральнай бальніцы.

Узлёт

1983 год. Хасан Мустафавіч — хірург. Ён аказаўся чалавекам унікальнага таленту, віртуозна валодаў скальpelем, ра-

туочы жыцці сотням людзей. Яму быў харктэрны востры “душэўны зрок”, ён умеў выклікаць да сябе прыхільнасць хворага, прымусіць паверыць пацыента ў абавязковое і хуткае выздараўленне. Урач высокай кваліфікацыі заслужана карыстаўся аўтарытэтам у медыкаў і хворых. Загадчыца Паставскай дзіцячай бальніцы З.У. Петух сцвярджае: “Калі 13-гадовай Аксане Касцене ён зрабіў складаную аперацию (разліты апендыцыт), то сам Хасан Мустафавіч дзень і нач сядзеў ля пасцелі хворай, сачыў за станам яе здароўя, дваў лекі. Дзякуючы яго самаахвярнасці, дзячынка хутка стала на ногі, ніякіх ускладненняў пасля аперациі не было”.

Уладзімір Міхайлавіч Соўка, пенсіянер, былы дырэктар Паставскай СШ: “Я ведаў Мустафавіча з 1963 года. Ён валодаў не толькі шчаслівым для пацыентаў дарам урачавання, але і зайдзроснай працаздольнасцю і працаўітасцю. Я ляжаў у 1993 годзе ў бальніцы і спаўна адчуў яго чалавечнасць і спазнаў прафесійнае майстэрства”.

Віктар Шурпік, пенсіянер, у мінулым шафёр дома інвалідаў для душэўна хворых: “Урачэбная дабрыня — самыя эффектыўныя і незаменным лекі. Мустафавіч імі ўмела карыстаўся”. Рускі психіятар Бехцераў гаварыў: “Калі хвораму ад размовы з урачом не стала лягчэй, то гэта не ўрач”. Хворыя пасля распытаў аб іх хваробе гаварылі пра Якубоўскага: “Толькі пагаварыў, а ўжо лягчэй стала”. Такі ён быў чалавек, з такімі выдатнымі чалавечымі якасцямі.

Апошні дзень

Раніцай 20 лютага 1997 года Хасан Мустафавіч, як зайдёды ішоў на работу, шчыра вітаўся са знаёмымі і шчыра адказваў на прывітанні многіх удзячных сваіх пацыентаў. Як звычайна, зайдоў у ардынатарскую і пераапранаўся, перагаварыў з калегамі, яшчэ раз уважліва перагледзеў гісторыю хвароб пацыентаў і пайшоў у аперацыйную. Некалькі гадзін прастаяў каля аперацыйнага стала і зрабіў тры планавыя аперациі.

Пасля абеду ўсіх абліяцела горкая вестка — хворае сэрца самога хірурга перастала біцца...

На Гірынскім мізары

Сотні людзей ішлі за труной Хасана Мустафавіча з найвялікшым шкадаваннем страты сапраўднага ўрачапрафесіянала, шырокай душы чалавека. На Гірынскім мізары (могілках) на беразе сінявокага возера Мястрапа грудок жоўтага пясочку. Тут спачывае прах нашага земляка. На Мядзельшчыне пачаўся, тут і закончыўся яго зямны круг. 20 лютага споўніцца першая гадавіна са дня смерці гэтага Чалавека.

Успомнім Яго імя добрым словам!

Май

Маці Хусайні Мустафавіча жыве ў Паставах па Ленінскай 69/3. Адна. На другі паверх, дзе яе кватэра, вядуць дашчатыя прыступкі.

Я звярнуў увагу, калі Яе сухенькія працавітыя руکі перабіралі ў каробцы сямейныя фотаздымкі, то ў той час, як яна гартала фотаздымкі сваёй маладосці, сяброў, родзічаў, твар яе свяціцца нейкім таемным святлом.

Памяць асвятляла яе аблічча.

28 снежня 1997 г.

Яська Драўніцкі.

ЗАМАН-ЧАС

Заманны хорчала! — Беражы час!

(Словы ад Ісмаіла Меметава. 29.11. 1997 г.)

Крымскататарскае слова

Санне	секунда
Даккъя	мінuta
Саат	час
Саатлер	гадзіны
Кунь	дзень
Саба	ранак
Улле	абед
Акъшым	вечар

Беларускае слова

Яз	лета
Куз	весень
Асыр	век, стагоддзе
Асырлар	вякі, стагоддзі
Эски заман ...	стары час
Эски заманлар	
	стараадаўнія часы
Янъы заман	новы час

Геджэ	ноч	Янъы заманлар	новыя
Афта	тыдзень		часы
Ай	месяц	Эрте	рана
Йыл	год	Кеч	позна
Къыш	зіма	Кунеш	сонца
Баар	весна	Караныкъ	цёмна
Ярыкъ	светла		

Крымскататарская народная песня
(прапанаваў надрукаваў у "Байраме" I. I. Меметаў)

АЗБАРЫНДА ЧОКЪРАГЪЫ БАР

*Азбарында чокърагъы бар да, вай, вай, вай,
Не де салкъын сую бар да, вай, вай, вай.
Эки де дульбер къызы бар да, вай, вай, вай,
Били санъа, бири де маңыа, вай, вай, вай.*

*Азбарында акъ тана да, вай, вай, вай,
Къызым бар, деп макътана да, вай, вай, вай.
Макътанса да ери де бар да, вай, вай, вай,
Янагъында бенъи де бар да, вай, вай, вай.*

*Джсуурый кирдим эвине де, вай, вай, вай.
Къамчым ильдим чуюне де, вай, вай, вай.
Къамчым башы къалаілы да, вай, вай, вай,
Къомшу къызы къолайлы да, вай, вай, вай.*

У ДВАРЫ Ў ЯГО ЁСЦЬ КРЫНІЦА

*У двары ў яго ёсць крыніца, вай, вай, вай,
Ах, якая халодная вада ў ёй, вай, вай, вай.
Дзве дачкі-красуні ў яго ёсць, вай, вай, вай,
Адна табе, другая мне, вай, вай, вай.*

У двары ў яго беленъкае цяля, вай, вай, вай,
Красуній-дачкой хваліца ён, вай, вай, вай.
Хвалы яна вартая на самай справе, вай, вай, вай,
Яе шчокі як дзве пунцовыя ружы, вай, вай, вай.

Я заглянуў да іх у хату, вай, вай, вай.
Пугу павесіў ля дзвярэй, вай, вай, вай.
Пуга мая аздобленая, вай, вай, вай,
Суседава дачка вельмі выгодная, вай, вай, вай.

ПАЭТЫЧНАЯ СТАРОНКА

СОЕКЛЕМЭ

Стихотворение М. Джалиля,
перевод Н. Камалетдина.

Очень долго от меня не будет
Ни письма, ни весточки иной.
Уходящий след песок задует,
Стежка-тропка зарастёт травой.

В чёрном, исхудавший и печальный,
Стану я тебе являться в снах,
И последний поцелуй прощальный
Горечью застынет на устах.

Ожиданье долгим истомишься,
Изболится сердце, и в душе
Может, ты в один из дней решишься
Допустить, что умер я уже.

И тогда, утратив безвозвратно
Ту любовь, что чувств иных сильней,
Без предупреждений и внезапно
Я уйду из памяти твоей.

Может, только в этот миг тревожный
Боль души я не смогу сдержать.
Смерть — и та лишь в это время сможет
Одолеть меня, мой путь прервать.

Ведь меня хранило и спасало
Это ожидание твоё.
И любовь волшебным талисманом
Защищала в пламени боёв.

Пусть порою падал, но в сраженьях
Клятве "Победить!" я верен был,
Шёл вперёд без страха и сомненья,
Для победы не жалея сил.
Долг бой, и нет конца похода,
Жди и верь, наперекор судьбе,
Сквозь разлуку, сквозь огонь и воду
Возвратится твой джигит к тебе.

Асеннія вершы Браніславы Лапкоўскай

Десь бяроза гнецца голейкам да долу,
І каштан адзеўся ў кветкавы каптан,
Веснічкі і студня, хатка ўжо кволая,
Пахіліўся нізка ўжо стары паркан.

Сад стары сумуе...
Гады сабе лічыць,
Порахам прапахла
Кроня тут яго.

Так ён і праходзіць, век наш, дагарас ...
Так яно праходзіць усё наша жыццё.
Родная лагвіна порахам прапахла,
Бяроза старая і буслава гняздо.

А за вакном шумяць дажджы ...
І лісце кволае пасыпалася к долу
У коміне гудуць вятры,
А птахі адлятаюць у гору.

У паднябесісі клінам журавы,
Крыніц журчанне раптам заіхае.
А дзеці бегаюць яшчэ цераз равы,
Пакуль іх восень з летам не развітае.

Лясы прыбрайся ў кветкавы капитан,
Ім так цяпер прыгожа і святочна.
Ля хаты пахіліуся стары ўжо паркан,
Як бы ўлёгся спаць нібы нарочна.

А сад стары сумуе дзесь адзін,
Ды як яму застасца тут зімою,
Калі надыдуць туманы і бураны,
У памяці маёй і ў сэрцы ўсё са мною.

ПОШТА КВАРТАЛЬНІКА

ДА ЎДЗЕЛЬНІКАЎ КАНФЕРЭНЦЫІ Ў ВАРШАВЕ

Салам алайкум, нашы сябры і супляменнікі !

У сувязі з 600-годдзем пасялення татараў на землях Беларуска-Літоўскай Дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага кожная татарская сям'я думае аб tym, чым яна адзначыць гэты юбілей. Нехта адважыцца і напіша верш, складзе песню, нехта нешта нарысуе-намалюе, нехта паедзе ў Навагрудак, Іўе, Смілавічы, некаму пашанцуе паехаць у Літву і Польшчу. Нехта будзе прымасць у сябе гасцей, а нехта раскажа сваім суседзям пра гісторыю татараў.

Гісторык і географ (двойчы доктар навук) Леў Мікалаевіч Гумілёў сярод цікавых і глыбокіх думак трактуе адно палажэнне: кампліментарнасць. Прыхына таго, чаму адзін народ прыязна ставіцца да другога — нельга растлумачыць. Кожны можа назіраць, як у калектыве (не хочацца тут ужываць слова "зграя") птушак аднаго віду трапляецца некалькі асобін другога віду, яны разам шукаюць корм, разам дзяйбуць, пра нешта грагаючы.

Вось так можна сказаць і пра наша становішча. Сярод беларусаў, асабліва сярод свядомых беларусаў, татарын адчувае сябе зусім утульна і нават ахавана. Калі нейкі неразумны манкурт пачынае гаварыць ці нават чапаць татарына, то свядомыя беларусы заўсёды заступаюцца за татарына.

Наш адзін татарын (а можа і не адзін) спрабуе нешта рабіць да яшчэ адной важнай падзеі — 200-годдзя з дня нарад-

жэння Адама Міцкевіча (нарадзіўся 24.12.1798 г. на хутары Завоссе каля Навагрудка ці ў Навагрудку). Ён сказаў: Адам Міцкевіч так многа зрабіў для палякаў, беларусаў і габрэяў, што ад яго дабрыні шмат засталося яшчэ і для татараў. Трэба перачытаць усё, што надрукавана з яго твораў, у тым ліку лекцыі па славяназнаўству, яго лісты. Ён мне сказаў, што яго вельмі ўразіла тое, якім чынам Міцкевіч вырашае пытанне, калі трэба сказаць пра нешта адмоўнае пра не зусім дружалюбны народ. Там, дзе рускі чалавек скажа: "азіятчына", "татаршчына", там Міцкевіч абыходзіць гэтыя слова, замяняе іх "мангольшчына", а так як у польскай мове далікатна ставяцца да нацыянальнасці, то і пішуць яе з вялікай літары.

Вось, напрыклад, разважанні Міцкевіча пра характар і паступкі рускай імператрыцы, царыцы Кацярыны II. Яна называлася Соф'я Ангальт-Цэрбская. Міцкевіч даводзіць, што Цэрбская — гэта Сербская (Сорбы — лужычане, славяне), у яе ментальнасці ёсьць шмат славянскіх рысаў, нават мангольскіх. Вядома, гэта сцвярджэнне можа і не вытрымае навуковага аналізу. Тут бы рускі, на ўсякі выпадак, адзначыў бы ў той царыцы нешта з татарскай азіятчыны, а Міцкевіч напісаў пра мангольскія рысы яе характару. Гэта каб не настройваць сваіх чытачоў супраць татар, каб як бы раскрыць парасонік і ўзяць пад сваю ахову татар. Вядомы прыемны для татара выказванні ёсьць у брата Адама Міцкевіча — прафесара гісторыи Харкаўскага універсітэта.

Міцкевіч распрачаваў, але не распрачаваў драматычны твор, галоўным героем якога павінен быў быць рамантычны чалавек — паэт, рэвалюцыянер, генерал-лейтэнант татарын Якуб Ясінскі, узнагароджаны Касцюшкам найвышэйшай узнагародай. Загінуў ён герайчнай смерцю на Варшаўскай Празе.

Дык вось што кажа той татарын, стары ужо і з прычудамі. У вянок да Адама Міцкевіча, які спляце польскі, беларускі і габрэйскі народ, вельмі дараіла б і татарская кветачка.

Спяшайцеся. У Навагрудку будзе, відаць, шанаванне Міцкевіча да 200-годдзя з дня яго нараджэння. Спяшайцеся татары нешта зрабіць да гэтай даты.

Гэты татарын кажа, што балада Міцкевіча "Поврут таты" некалі выратавала ад смерці яго бацьку. Нямецкі паліцай, ад

Казакевіч Сулейман, актыўны ўдзельнік рэлігійных мерапрыемстваў у Клецкай абшчыне. Пахаваны на Клецкім мізары;

20 лістапада 1997 г. — Трагічна загінула Мініханава Верыя Рашидаўна, пражыла 46 гадоў, жыла з сям'ёй у Асіповічах, там і пахавана па мусульманскім абраадзе;

Снежань 1997 г. — трагічна загінула Хасяневіч Роза, 49 год, Смілавічы;

Снежань 1997 г. — у Мінску памёр Якубоўскі Бекір Хусінавіч, 1938 — 1997 гг., які працаваў намеснікам дырэктара па эканоміцы ў будаўнічай арганізацыі. Пахаваны ў Смілавічах. Сам родам з Клецка.

7 снежня 1997 г. — памёр на 82-гім годзе жыцця актыўны дзеяч татарскага адраджэння на Беларусі, адзін з заснавальнікаў і член Прайлення Беларускага аб'яднання татараў-мусульман "Аль-Кітаб" Меметаў Ісмаіл Ісмаілавіч, які, нарадзіўшыся на Крыме, праслужыў у войску і прайшоў усю вайну ад Далёкага Усходу і да Нямеччыны, а застаўся жыць на Беларусі і апошнія гады ў Мінску, дзе і пахаваны па мусульманскім звычаі;

19 снежня 1997 г. — памерла ў Клецку на 81-м годзе жыцця Танзіля Александровіч, з дома Рафаловічаў. Пахавана на Клецкім мізары;

22 снежня 1997 г. — памёр у Клецку Бекір Рафаловіч (1910 — 1997 гг.), родны брат Танзілі Александровіч, адзін з апошніх шчырых мусульман абшчыны, які сваім прыкладам падтрымліваў духоўнае жыццё ў абшчыне, актыўна ўдзельнічаў на працягу ўсяго свайго жыцця ў рэлігійных і грамадскіх абраадах і мерапрыемствах. Пахаваны на Клецкім мізары.

ПРЫЕМНЫЯ ВЕСТКІ

1. Высакародны ўчынак, які вызываў пачуцці ўздячнасці і пашаны у мусульманскай абшчыне г. Клецка, зрабілі перад Новым годам мясцовыя улады г. Клецка — старшыня Райвыканкама Рубанік Анатоль Мікалаевіч, старшыня і намеснік старшыні Клецкага гарадскога Савета. Па іх даручэнні і падтрымцы былі выдзелены матэрыялы і рабочыя, якія паставілі

агароджу вакол мусульманскага мізара (могілак), што знаходзіцца ў Асмолове, за 7 км ад Клецка. Кіраўнік і намеснік абшчыны Ждановіч Я. І. ад імя мусульман Клецка выказаў глыбокую падзяку ўладам за клопаты пра сваіх грамадзян-татараў, якія ў 1997 г. адзначылі свой вялікі юбілей — 600-годдзе пасялення на землях Беларусі.

Упраўленне (муфтэят) Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь далучаецца да гэтай падзякі за добрую справу і з большым аптымізмам бачыць будучае нашага адраджэння.

Дзякую добрым людзям за добрыя справы і намеры!

2. Кіраўнік мусульманскай абшчыны г/п Відзы Гембіцкая Мяр’ема Адамаўна падзялілася радаснай весткай — улады купілі невялікі дом і перадалі абшчыне ў бязвыплатнае карыстанне ўзамен за дом, які належаў абшчыне ў даваенныя гады і ў якім цяпер жывуць 3 сям'і. Абшчына, а разам з ёй і кіраўніцтва аб'яднання — рэлігійнага і "Аль-Кітаб" — выказваюць глыбокую падзяку ўладам Віцебскага Аблвыканкама, Відзайскага пасялковага Савета за тое, што яны стрымалі сваё абяцанне, і за добры падарунак мусульманам да Новага года. Гэта яшчэ адзін добры прыклад клопатай органаў улады пра сваіх грамадзян. Гэта яшчэ больш дорага таму, што робіцца ў даволі складаны для эканомікі краіны час. Мы гэта цэнім і з яшчэ большай павагай ставімся да сваіх улад. Толькі так — пры ўзаемнай падтрымцы адзін аднаго — краіна стане на ногі і зможа дасягнуць хутчэй сваіх мэт і вышынъ.

Больш бы такога ўзаемаразумення і ўзаемадапамогі!

Прыняты ў Іслам :

- Прокаповіч Таццяна Адамаўна, 19 год, беларуска, Мінск;
- Александровіч Аляксандар Шамільевіч, 20 год, татарын, Відзы;
- Александровіч Аляксей Шамільевіч, 17 год, татарын, Відзы;

- Гасюль Тамара Аляксееўна, Верхнядзвінск, Віцебскай вобл.;
- Крыніцкая Эльміра Ібрагімаўна, 22 гады, татарка, к/п Нарач;
- Арнус Аліса Аляксандраўна, 17 год, беларуска, Мінск;
- Пазняк Алена Міхайлаўна, 23 гады, беларуска, Мінск;
- Кунцэвіч Алена Генадзьеўна, 22 гады, беларуска, Мінск;
- Платонава Алена Эдуардаўна, 19 год, руская, Магілёў.

Азан (абрад імянарачэння):

- Мухамадаў Мейліс, сын, 3 тыдні, бацька — Бегмухамед, мама — Аманбілі, туркмены, Мінск;
- Эміль Барлыбаеў, сын, 2 месяцы, бацька памёр, мама Асія Мірзагарэева, Мінск;
- Амэль Кхэміджа, дачка, 3 месяцы, бацька — Кхэміджа Камель (алжырац), мама — Кхэміджа-Пашкоўская Інэса, беларуска, Мінск;
- Саллі-Караліна, дачка, 2 месяцы, і Марыям-Магдалена, дачка, 2 гады, бацька — Гамаль Абдула Мухамад аль-Сакафф, мама — Святлана аль-Сакафф, Мінск.

ПРЫЕМНЫЯ ВЕСТКІ

ЗМЕСТ

Прадмова.....	3
Віншаванне прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнкі	5
Віншаванні з нагоды юбілею.....	6
Слова Вітаўта Вялікага перад татарамі ў 1397 годзе	9
Зварот да нашчадкаў новага тысячагоддзя	11
Святкаваннё 600-годдзя асадніцтва татараў на Беларусі	12
Аб урачыстым сходзе, прысвечаным 600-годдзю населення татараў на землях Беларусі. Э.Іофе.....	17
Маё ўражанне аб святкаванні 600-годдзя населення татараў на Беларусі. Ф.Ахмадуліна	19
Святочны ўрачыстасці. Л.Ластайская.....	21
Помніца тое, што ўразіла. В.Жуковіч	22
Маё ўражанні ад юбілею. Р.Александровіч.....	24
Князь Вітаўт не памыліўся.....	30
Гэтага вельмі доўга чакалі. Можа, 600 год. Г.Уліцэнак	32
Угодкі хана Тахтамыша. С.Максімовіч	35
Торжства не помешали делегации Татарстана заняться делом. Д.Крят	37
К истокам	39
Tatars' anniversary celebrated.....	40
Невядомы лёс варшаўскага імама. (Документы і матэрыялы)	40
З гісторыі беларускай лексікографіі. Т.Трытуціна.....	46
У мусульманаў Лівіі. І.Александровіч, І.Канапацкі	49
Развітальнае слова на пахаванні І.І.Меметава	54
Пра майго мужа і пра свёкра. В.Меметава	55
“Героям смерці не...” М.Маліноўскі	57
Беларускае рэгіянальнае аўяднанне татарскай моладзі	60
Объединяются молодые татары. Чтобы жить стало веселей	62
Кампазітар і педагог.....	63
Пад сузор'ем Моцарта. В.Радзівонаў	64
Дзінара Мазітава	66
Страницы автобіографіи. Ф.Фаізаў	67
Бабуля мая была з Беларусі, з роду Давідовічаў	72
Хірург. Я.Драўніцкі	75
Заман-час	78
Пошта квартальніка	82
Паэтычная старонка	80
Сумныя весткі	85
Прыемныя весткі.....	86

БАРЫ

МАЧЛАД

Газета Татара Аль-КИТАБ
издание № 4, 1997 г.
издательство КВАРТАЛЬНИК БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
Издательство зарегистрировано в Министерстве по делам культуры и науки Республики Беларусь
регистрационный номер 003. Учредитель Аль-КИТАБ
издательство Аль-КИТАБ
адрес: 220072, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 1-130
тел/факс (017) 231-49-72
Аль-КИТАБ - это традиционная книга о религии и морали, написанная в 7-м веке
имамом аль-Баюзи. В книге изложены основные принципы ислама, а также
рекомендации по этике, морали, социальным вопросам и т.д.
Аль-КИТАБ - это книга, которая поможет вам лучше понять
смысл ислама и его основные принципы. Аль-КИТАБ - это книга, которая поможет вам лучше понять
смысл ислама и его основные принципы.

Байрам ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

КВАРТАЛЬНИК БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ
ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН "АЛЬ-КИТАБ"

№ 4, 1997 г.

Компьютерная вёрстка: О.И.Жук

Подписано в печать 23.02.1998 г.

Формат А5. Бумага для ксероксов. Гарнитура "Таймс".
Тираж 300. Зак.09.

Отпечатано в ПКП "Арти-Фекс", лицензия ЛВ 662,
220072, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 1-130.
Тел/факс (017) 231-49-72.